

УМОВЫ ПАПІСКІ:

На 1 м-ц 90 н.; на 3 м-цы—2 р. 60 г
на 6 м-ца—5 р.; на 1 год—9 р. 75
Зьмена адрэсу: пачацьвага—10 н., і
гародняга—20 кап.

Падпісва і абвесткі прымаюцца: У Гал.
(граш) паварх) ад 9 гадз. раніцы да 3-го
Бел. Дзённ. Выдавецтва і ва ўсіх
РАДАКЦЫЯ—Г. МЕНСК, С...

Універсітэцкі саюз Беларускай 7/3
Фундамент, бібліятэка
Універсітэцкага
Фэр-дэк.

ВІЗДА

Камуністычная партыя (бальшавікоў) Беларусі і Мек. АК КП(б)Б.

Пралетары ўсіх краўд, злучайцеся!
Рэдакцыя і галоўн. кантора ПЯТНІЦА, 15 ЧЭРВЕНЯ
1928 г.
№ 136 (2943)
Кошт асобнага нумару ўсёды 5 кап.
Год выданьня дванаццаты.

Нямеччына ўваходзіць у паласу клясавых боек

Буржуазія, калі пачынае губляць
цвёрдую глебу пад нагамі, калі яе
панаваньню ў клясавым капіталіс-
тычным грамадзтве што-небудзь па-
гражае, яна няўменна выкручвае-
цца з такога становішча пры дапа-
мозе сацыял-дэмакратыі. Сацыял-дэ-
макратыя—воўс выратавальнік і
абаронца буржуазнага панаваньня.
Каб ня было сацыял-эгодніаў, капіталі-
стызм прыйшоў-б іх выдумаць.
Буржуазія даўно зразумела і ацані-
ла такое значэньне сацыял-дэ-
макратыі яшчэ да сусветнай вайны.
У эпоху-ж вайны, г. зн. вальтарнейша-
га катаклізму капіталістычнага
грамадзтва, буржуазія выкарыстоў-
вала сацыял-дэмакратыю, што называ-
ецца, ва-ўсю.

Найбольш улюбенай формай гэтага
выкарыстаньня зьяўляюцца так зва-
ныя «нааляцыйныя ўрады», калі па-
бач з прастымі прадстаўнікамі пану-
ючае клясы, у «габінэце» уводзяцца ў
тэй ці іншай дозе (практыка ангельс-
кага «рабочага» ўраду Макданальда
паказала, што колькасьць «рабочых»
міністраў не адыгрывае ролі) прад-
стаўнікі с.-д.

Пасьля вайны гэты метад шырока
ўжываўся пануючымі клясамі ў роз-
ных краінах. Ня дзіва, чаму пасьля-
ваенная разруха, як вынік вайны,
ня раз ставіла буржуазію на край
пагібельі. Але... выпрабаваны прыём
з нааляцыйнымі ўрадамі і капіталізм
быў выратаван.

Лепшыя прадстаўнікі рэвалюцыйна-
нага марксызму і першы з іх—Ленін,
задоўга да вайны разгледзелі, зразу-
мелі і па вартасці ацанілі гэтае зья-
вішча. Лепшыя прадстаўнікі рабо-
чае клясы на гэтай падставе парвалі
з сацыял-дэмакратыяй і ўтварылі
рэвалюцыйныя камуністычныя партыі
і Камуністычны Інтэрнацыянал.
На адной шостай частцы сьвету пры-
нцып «супрацоўніцтва клясаў» пацяр-
пеў поўны крах і з посьпехам ажыц-
цяўляюцца адзіна правільны для на-
шай эпохі прынцып Маркса і Энгельс-
а аб дыктатуры пралетарыату.

У астатніх п'яці шостых сьвету «суп-
рацоўніцтва клясаў» яшчэ дагэтуль
атрымлівае «посьпехі», сацыял-дэма-
кратыя яшчэ выратаўвае панаваньне
буржуазіі.

Аднак, гэта выратаваньне з ко-
жным годам становіцца для сацыял-дэ-
макратыі справай усё больш труд-
най. Камуністычныя партыі ва ўсіх
краінах з посьпехам разьвіваюцца і
мацэюцца, робячы ўсё больш і больш
рашучы ўплыў на рабочы рух. Су-
сьветны капіталізм, знаходзячыся ў
свайей апошняй стадыі (імперыялізм)
тэп і скачнам), але ідзе да свайго
конца.

ных бойках, якія, бяспрэчна, будуць
суправаджаць закат старога грамад-
тва, пабракушні фашызму не ады-
граюць прыкметнай ролі. Апрача та-
го, ужо да гэтага часу фашызм добра
«раскусілі» працоўныя масы. «Кля-
сычны» Італьянскі фашызм, напры-
клад, у сваёй уласнай краіне, у Іта-
ліі, знаходзіцца ў стадыі ўнутра-
шняга распаду. Нятрываласьць фашызму,
як відаць, разумеюць і самі буржуа-
прынамсі,—найбольш разумныя з іх.
У найбольш старых краінах капіталі-
стызму—Англіі, Францыі, Нямеччыне
фашызм ня так-то лёгка прышчап-
ляецца. Зразумела, ня выключана
магчымасьць, што і ў гэтых краінах
надыдзе момант, калі буржуазія
ухопіцца за фашызм, як утопленік
за саломінку. Аднак, пакуль што ў
гэтых краінах яна лічыць за лепшае
карыстацца больш выпрабаваным
сродкам—с.-д.

Выбары ў Нямеччыне, влізны
рост камуністычных і сацыял-дэма-
кратычных галасоў, побач з склада-
найшымі гаспадарчымі і палітыч-
нымі праблемамі, якія паўстаюць
перад Нямеччынай, паказалі нямец-
кай буржуазіі, што яе панаваньне
знаходзіцца пад пагрозай, што вы-
блытацца з становішча яна зможа
толькі «манэўруючы». Гэтым манэў-
рам яна вынайшла нааляцыйны
ўрад Тэлеграф паведаміў, што рэйхс-
канцлерам (г. зн. прэм'ер-міністрам)
назначан Гэрман Мюлер—старшыня
нямецкай сацыял-дэмакратычнай
партыі. За нулісаі сацыял-дэмакраты
«дагаварыліся» з капіталістамі,
за што і яны выратуюць ня-
мецкую буржуазію. Толькі, відавоч-
на, на гэты раз сацыял-дэмакраты
палічацца. Бурны рост нямецкай
прамысловасьці за час амэрыкан-
скіх капіталаў і самай жорсткай ра-
цыяналізацыі вытворчасці, якая
ударыла па рабочай клясе, зрабілі
тое, што цяперашняя Нямеччына
паднялася, а ў некаторых галінах
вытворчасці перавысіла даваенны
ўзровень. Ужо зараз актуальна ста-
новіцца старое пытаньне аб рынках
для нямецкай індустрыі. А гэта ня-
мінуха патрабуе перагляду вэрсальс-
кае згоды, на што ніяк ня змогуць
згадзіцца дзяржавы-пераможніцы.
Зноў выходзіць такі-ж клубок, які
быў перад вайною. Абрабаваная,
абязброеная, але ўзьяўшая сваю
вытворчасць, Нямеччына патрабуе
рынкаў, якіх не атрымае.

Значыцца, не за гарамі чарговы
крызіс перавытворчасці. Ці ўстоіць
капіталістычная Нямеччына перад
гэтым крызісам? Гэта яшчэ пытань-
не. Ва ўсянім выпадку, ясна, што

Адкрыцьцё нямецкага рэйхстагу Рабочыя Бэрліну патрабуюць вызваленьня палітвязьняў С-д Мюлер фарміруе ўрад

БЭРЛІН. 13-га чэрвеня адбылося пер-
шае пасяджэньне рэйхстагу новага склі-
каньня.

Пасяджэньне было прысьвечана вы-
казаньню фармальным штатэям і драй-
шлю спакоеьня.

Пасьля афіцыйнага адкрыцьця рэйх-
стагу камфракцыя ўнясла прапанову
аб амністыі. Прапанова была супярэ-
цельна ўключана ў парадак дня заўтраш-
няга пасяджэньня. Гэтак сама ўключе-
на ў парадак дня заўтрашняга пася-
джэньня прапанова аб амністыі, якая
ўвасева нацыяналістыямі.

У процівагу камуністычнай прапановы
аб амністыі, прапанова нацыяналіс-
тыч распусюдываа амністыю на в'язь-
нікоў п'ятнаццаці зьбавітваў і гэтага
заввага чаргата рэйхсрара, але вышча-
таа в амністыі асоб. якія з'явааа ў
«дзяржаўнай ахрэсьце».

Камуністычныя дэпутаты — Штэр-
н, Эдэр, Кеніг і Пфайфэр, адносна якіх
маацца загад аб арышце, прапарліся ў
рэйхстаг яшчэ да «паўдня, каб унікнуць
арышту. З сьбывашага дня яны ўжо
карыстаюцца дэпутатскаю недатыкаль-
насьцю.

На заўтрашняе пасяджэньне павіны
адбыцца выбары прэзыдэнтму рэйхстагу.
Камфракцыя на пост старшыні рэйхс-
тагу выстаўляе ўласнага кандыдата
т. Тэльмана супроць сацыял-дэмакраты-
чэскага кандыдата Лэба.

РАБОЧЫЯ ДЭЛЕГАЦЫІ У РЭЙХСТАЗЕ

БЭРЛІН. 14. У часе адкрыцьця ў
рэйхстаг зьявіліся рабочыя дэлегацыі
ад 24 буйных прадпрыемстваў Барліна,
а таксама дэлегацыі ад жонак пэ-
тытчыных зьянаволеных.

Дэлегацыі ялі гутарку з фракцыя-
нымі камуністамі, сацыял-дэмакратамі,
дэмакратамі, партыі цэнтру, пры чым
дамагаліся поўнай амністыі для пэ-
тытчыных зьянаволеных.

Многія рабочыя дэлегацыі сацыял-дэ-
макраты выказваліся супроць стварэнь-
ня кааліцыі, прапавуючы сацыял-дэма-
кратычнай фракцыі падтрымаць пра-
летарскія патрабаваньні кампартыі.

Ад імя камфракцыі Гелені адказаў
дэлегатам, што камфракцыя рэйхстагу
імяноўца дабіцца амністыі для ўсіх
пралетарскіх палітчыных зьянаволеных.



Старшыня сацыял-дэмакратычнай
фракцыі Ляндоберг задоўгаў дэлегатаў,
што амністыя зьявіне ўсе зьячынствы,
якія зроблены ў часе іафаддзі, а так-
сама і зьячынствы івааіфаааваньня, як
дзяржаўная зрааа.

Што датычыцца Макса Гэльца і Мар-
гелс, дык яны могоць быць вызвалены
асобным актам уаавоньня.

ПЕРАГАВОРЫ АБ АРГАНІЗАЦЫІ ГАБІНЭТУ

БЭРЛІН. 13. У выніку папярэдніх
перагавораў сацыял-дэмакратычна-
га лідэра Мюлера з лідэрамі буржу-
азных партый зьясьвятліліся, што
дэмакраты, цэнтр, народная партыя
і баварская народная партыя ў

Паўднёўцы наступаюць на Мукдэн

Наступленьне на Мукдэн

ПЕКІН. 14. Чыгуначныя аэаіны з
Цянь-Цзіна і Шанхэем аднавілі
Паўднёвыя войскі атрымалі загад на-
ступаць на Мукдэн уздоўж чыгунач-
наго ўтравалаччэнага баявых дэааньняў
у 10-ці кіламетраў зона ад палатна
дарогі.

Ен Сі-шань—начальнік
гарнізона ў Пекіна

прынцыпе згодны браць удзел у бу-
дучай урадавай кааліцыі. Гаспадар-
чая партыя дала адмоўны адказ.

Штэрэман, Курцыус і Грэнэр далі
згоду быць міністрамі і ў будучым
ўрадзе.

БЭРЛІН. 13. Камфракцыя, якая зьяў-
ляецца ў рэйстагу на колькасьць дэпу-
татаў чацьвертай партыі, патрабуе,
каб пасада трэцяга намесніка стар-
шыні была прадастаўлена ёй ня толь-
ні ў лянтагу, але і ў рэйхстагу. Са-
цыял-дэмакратычная фракцыя паста-
навіла падтрымаць гэтыя патрабавань-
ні камфракцыі толькі ў выпадку, калі
камфракцыя прымае рэгламэнт і
будзе галасаваць за кандыдатаў, якія
высоунуты на іншыя пасады ў прэзы-
дыуме.

Калі камуністыя высоунуць супроць
Лэба ўласнага кандыдата на пасаду
старшыні рэйхстага, сацыял-дэмакраты
ўстрымацца ад галасаваньня і
тым самым праваліць камуністыч-
ныя кандыдатуры.

У выпадку, калі сацыял-дэмакраты
ажыццяваць сваё рашаньне і ў якасьці
«меры ўздэаінічаньня» супроць
назначэньня аамастойнага камуні-
стычнага кандыдата ўстрымаюцца
ад галасаваньня пры выбарах трэ-
цяга таварыша старшыні, дык замоэт
камуністычнага кандыдата на пост
трэцяга таварыша старшыні будзе
абраны кандыдат народнай партыі.

СПРАВА МАКСА ГЭЛЬЦА БУДЗЕ ПЕРАГЛЕДЗЕНА

БЭРЛІН. 13. Як паведамляе «Бэр-
лінэр Тагблат» з Лейпцыгу, вяр-
хоўны пракурор задоўгаў хадан-
ліцтва аб пераглядзе справы Макса
Гэльца. Канчаткова рашэньне вале-
жыць да крмінальнага сэнату, дум-
ка якога па гэтай справе яшчэ не-
вядома.

Паўднёўцы ў Цянь-Цзіні

робяцца ў Цянь-Цзіні кітайскай палі-
цый. Шанхэйскай салдаты, быццам
затрымалі пераадачыка, японскага
штабу ў Цянь-Цзіне, аграбілі яго і
зьянаволені.

Паводле гэтых вэстаў, у Цянь-Цзіне
быццам разграблена больніца,—многія
хворыя забіты і трупы іх ніякуты ў
раку Байхэ.

Кітайскі арук заяўляе, што ў Цянь-
Цзіні спак ойна.



„Румынскія гэнэралы началі працу“
(З польскага газэты)

У фашысцкай Польшчы

Польскія мілітарыстыя склі- каюць кангрэс міру

25—29 чэрвеня ў Варшаве ад-
будзецца 26-ты міжнародны кан-
грэс міру, арганізаваны міжнарод-
ным бюро міру ў Жэнаве.

Прапанова склікаць 26-ты кан-
грэс ў Варшаве была зроблена
польскім таварыствам прыхільнікаў
міру. Утвараны спецыяльны арга-
нізацыйны камітэт дзеля склікань-
ня кангрэсу. На чале камітэту
стаіць былы віцэ-прэм'ер Тугут.

Цікава гісторыя! Буржуазная
Польшча, якая блэзючына павя-
лічвае сваё ўзброенае, склікае ў
сваё міжнародны кангрэс міру.
Мірныя промовы на кангрэсе бу-
дуць мець добры апамапаніаэнт у
валунічных артыкулах «Глосу Пра-
вды», «Польскі Збройны», «Кур'ера
Відэвскага», «Слова» і іншых
афіцыйных, якія ўвесь час вядуць
валунічную прапаганду проціў усход-
ніх суседаў Польшчы.

Скліканьне кангрэсу ў Польшчы
зьяўляюцца спробай замацаць перад
заграніцаю сапраўднае становішча
спраў.

ЗАЛЕСКІ Ў ПАРЫЖЫ

«АГУЛЬНАСЬЦЬ ПОГЛЯДУ»
ПАРЫЖ. 13. Згодна з афіцыйным па-
ведамленьнем, утварыўшае спаткань-
не Брыля з польскім міністрам за-
можных спраў Залескім было пры-
сьвечана прыцельскаму абгаварэнь-
ню ўсіх пытаньняў, якія цікавяць
Францыю і Польшчу, у прыватнасьці—
вынікоў апошняй сэсіі рады
Лігі Нацыяў.

У гутарцы з журналістамі Залескі
выказаў адвальнае агульнасьцю
погляду Францыі і Польшчы. За-
крапушні адносіны з Літвой, Залес-
кі заявіў.

ПІЛСУДЗІ ПРЫСТУПІЎ ДА ВЫ- КАНАНЬНЯ АБАВЯЗКАЎ

ВАРШАВА. 13. Газэты публікуюць
афіцыйнае паведамленьне, што Піл-
судзі прыступіў да выкананьня
абавязкаў прэм'ера. Пілсудзі быў
прыняты прэзыдэнтам рэспублікі,
пасьля чаго прыбыў у прэзыдыум
рады міністраў, дзе меў нараду з
віцэ-прэм'ерам Вартэлем.

У ЗАХОДНЯЙ БЕЛАРУСІ

ЗЬЕЗД СЕЛЬСКА-ГАСПАДАР- ЧЫХ РАБОЧЫХ

Выводзіні зьезд сельска-гаспадарчых
рабочых Віленшчыны адбудзецца ў
нанцы чэрвеня ў Вільні.

НОВАЯ БЕЛАРУСКІЯ КНІЖ- КІ

— «Віленская выдавецтва» Клеафіна
выпусьціла вядомы твор амэрыкан-
скага пісьменьніка Марша Тэна
«Прынц і Жабра» у пераводзе Ма-
нара Краўцовага.
— Тым-жа выдавецтвам выпушча-
ны «Байкі, гумар, сатыра» Б. Аруч-
кага—Падбярэзкага.
— Выдавецтва «Беларуонай Крыні-
цы» выпусьціла кніжку 4-ра Б. Турон-
ска «Гігіена ўгадаваньня дзіцяці».

БУДОВА СТРАТЭГІЧНЭ ШОСЫ

Неваградзка павятоваа саманіраў-
ніцтва пачаю пабудову шосы Нава-
градцак—Баранавічы. Агульны кошт
пабудовы наля 100 тысяч рублёў.

ВЯЛІКАЯ БУРА НАД ВІЛЬ- НЯЮ

СПЕЦЫЯЛІСТЫ АДАРВАЛІСЯ АД РАБОЧАЙ МАСЫ

МАСКВА. 13-га чэрвеня на пасяджэнні пленуму УсеЦСРС выступіў т. Томскі, які ў сваёй прамоўе ахарактэрызаваў асноўныя задачы інжынерства ў сучасны момант. Шахцінскае справа, сказаў т. Томскі, павінна прымуціць наша інжынерства і ІТО пераключыць сваю лінію. Шахцінскае справа кажае, што на важнейшым бачышчы нашага гаспадарчага будаўніцтва выкрыты шкоднікі, сярэд якіх б'юць і людзі, якія стаяць на чале ІТО. Тав. Томскі бачыць прычыну контр-рэвалюцыйнага настрою сярэд часткі ін-

жынерства ў адрыве спецыялістаў ад рабочай масы.
— Наш курс, — гаворыць т. Томскі, — на збліжэнне інжынерства з рабочымі. Мы робім пэўную ўступку спецыялістам, лічымся з імі і забавомамі, якімі прасякнута аснова іх частка. Але адначасова мы імкнемся да таго, каб шырока, якая стварылася паміж інжынерствам і рабочымі, вымалася, каб на было маставасці. На можа быць правай без абавязкаў. Рэалізацыя, дэўтанам, чакталі, „усе правы, а ніякіх абавязкаў“ мы павінны даць моцны маральны і арганізацыйны адпор.



Новая форма для сацыял-дэмакратаў Нямеччыны пасля ўступлення ў Урад „вялікай кааліцыі“.

Небяспэка выдачы Бела Куна — не мінавала Жонцы Бела Куна не дазваляюць уезд у Аўстрыю

ВЕНА. 13. „Нэйе Вінер Журналь“ паведамляе, што венгерскі Урад да гэтага часу не атрымаў афіцыйнага адказу ад Аўстрыі на сваё патрабаванне выдачы Бела Куна. Венгерскі Урад будзе чкаць адказу ад Аўстрыі і паранайшаму будзе дамагацца выдачы Бела Куна. У выпадку, калі Бела Кун будзе выданы Венгрыі, ён згодна міжнароднаму праву, ня можа быць пакараны смяротна і да яго можа быць застасавана толькі вышэйшая мера пакарання, якая дапускаецца аўстрыйскімі законамі.
У выпадку, калі аўстрыйскі Урад адмовіцца выдачы Бела Куна, дык гэта пацягне за сабою ня юридычныя, так і палітычныя вынікі.
Справа Бела Куна, паводле гэтай газеты, лішні раз удаважна аб неабходнасці міжнароднага аб'яднання супроць бальшавізму.

кай параненым публічна весткі аб чы параненні аб'явілі ў горад беспарадкамі і грабнёжамі, быццам галоўных сіл паўднёвага.

Гувэр-будучы прэзідэнт Амэрыкі

„Правда“ ў перадавой цішэ:
„У Канвас-Сіці буйным аграрным цэнтрам Злучаных Штатаў, разгледзецца цікавы акт амерыканскай выбарчай камедыі — так адбываецца пасяджэнне прадвыбарчэга з'езду класічнай партыі амерыканскай буржуазіі-рэспубліканцаў. Пры выбары месца з'езду галоўным кіраўнікі рэспубліканскай партыі кіраваліся жаданнем зрабіць гэст шляхетнасці ў адносінах да фермераў, якія неадвольны палітыкай сучаснага прэзідэнта Кузіджа.
Але гэты-ж з'езд рыхтуецца вызначыць кандыдатаў у прэзідэнты Гербэрта Гувэра, вядомага супрацівіцца закону аб дапамозе фермерам. Аб гэтым сведчыць той факт, што дэлегацыя штату Пенсільванія, на чале якой стаіць Мэйбл, выказалася на карысць Гувэра. Грэба мець на ўвазе, што да гэтага часу аркімініатар і міністр фінансаў Мэйбл, які адзіравае вельмі вялікую ролю на ўрадзе Кузіджа, адносіўся наспрымяча да кандыдатуры міністра гандлю Гувэра, прабуючы стварыць наспрымяча пераабраўня Кузіджа.
Але высюванне кандыдатуры Кузіджа пагражае ўскладненямі: справа ў тым, што абранне прэзідэнта на тры-

Капальні былі затоплены па дырэктыве былых уласнікаў

Ранішнія пасяджэнне 13-га чэрвеня пачынаецца допытам падушнага інжынера Сокалава. Сокалаў прызнаў сабе вінаватым як у шкодніцкіх дзеяннях, так і ў прыналежнасці да шкодніцкай арганізацыі. У сваіх паказаннях падушны Сокалаў высвятляе, як пры дапамозе Андрэа ён наладзіў сувязь з капальніцкімі арганізацыямі і як атрымаў ад іх грошы. Між іншым у 1923 годзе ён атрымаў інструкцыю ад капальніцкага Дваржачыка, а разам з інструкцыяй і канверт, у якім было 200 чырвоных.
Сваю ролю па кіраўніцтве новым будаўніцтвам падушны характарызуе, як агульную блытаніну, няўвязку. Далей падушны Сокалаў гаворыць, што ён пэверда ведаў, што членамі шкодніцкай арганізацыі з'яўляліся Матаў, Някрасаў, Баўрынаў, Братанюскі, Бахціраў, Сунчэўскі. Сам-жа ён належыў да шкодніцкай групы, членамі якой былі Іманітаў, Дэтэр, Кузіма, Някрасаў, Братанюскі і Фрыдман.
Падагульняючы вынікі допыту падушнага тав. Крыленка наагатуе, што пачынаючы з 1922 году Сокалаў меў стаўную сувязь з арганізацыяй капальніцкага будаўніцтва. Пачынаючы з 1924 году падушны меў актывную працу ў якасці члена шкодніцкай арганізацыі па лініі ўмацавання арганізацыйнай сувязі і па лініі шкодніцкай працы ў галіне капальнага будаўніцтва. З допыту таксама высветляецца, што падушны Сокалаў меў ужо пляны, як спыніць рудні на выпадак магчымай інтэрвенцыі.
Але суд пераходзіць да допыту падушнага інжынера Баўрынава, які прадаваў апошні час на Невсвятэйскай рудні. Баўрынаў прызнае сябе вінаватым толькі часткова. Шкодніцкая праца яго пачалася з 1924 году, калі ён атрымаў з-за грамадзянскага Дваржачыка. Чужоўскага рудні, Байрака, Катыёўка, вноў Байрака, потым Невсвятэй — праз усе гэтыя рудні прамоў Баўрынаў, усе яны адначасова яго шкодніцкай дзейнасцю. У Байраку — затопленне „гарызонты, у Калюўскага рудні — с'явадомы сабатаж па прэктаваньні капальні Ільціча, у Невсвятэй — выдумка праекту падвойнага здабыва, якая павінна была адтэрмінаваць эксплёатацыйныя чыны капальняў — вось галоўная шкодніцкая праца Баўрынава. З допыту падушнага высветляецца, што ён у сваёй шкодніцкай працы сустракаўся з Быхоўскім, Шалдуном, Аўчарыкам, Будным і Сунчэўскім. Сунчэўскага ён лічыць сваім духоўным бацькаю. Баўрынаў атрымаў ад Дваржачыка тры лісты. У двух былі шкодніцкія дырэктывы і грошы. У трэцім Дваржачыка пісаў аб дырэктывах у часе вайны. Паводле гэтых дырэктыў прадухаджвалася ўшкаджэнне вадавадліву і вентыляцыйных установак. За выкананне дырэктыў абцягалася ўважарода ў 1.000 далараў. Баўрынаў пералае таксама сваю гутарку з Матавым у змятні 1926 году аб „спецыяльных функцыях“, якія ён павінен быў прыняць на сабе незалежна ад сваіх „абавязкаў“ па рудні. Гэтыя функцыі датычылі перадача за гравіду сыстэматычных, неўвага роду, вестак пры дапамозе якога былі Казіміра. Сустрачы іх насілі падвышчаныя канспірацыйны характар. Гэтым Казіміру, Баўрынаў перадаваў трыццаць лістоў і ад Матава.

Па Савецкім Саюзе Перавыбары саветаў у Смаленшчыне

СМАЛЕНСК. Перавыбары саветаў у Смаленскім павеце праходзяць пры актыўнай удзеле выбарчых камісій. Па ўвесьце выбарчай камісія такой актыўнасці ніколі не было. Працэнт ліку ў некаторых месцах дасягае 100. Саветы амаль цалком абноўлены за кошт беднага і сярэдняга. Кула-

кі, якія траціць уплыў, усяляюць сносамі тарможыць работу. У Грынеўскай воласці пачуў украдзены спіс назабавленых праў і на яго месцы быў высланы другі спіс, у якім былі занесены, як назабавленныя працоў, беднякі. Зарэгістраваны рад выпадкаў скліку кулакамі падполнага сходаў.

Гураган над Ніжнім Ноўгарадам

13-га чэрвеня, а 6 гадзіне ўвечары, над горадам прадаўся гураган з навальніцаю. Ветрам была затоплена на рэйдзе баржа, пераважна телеграфная сувязь з Заволяж-

жам і Ватугаю, парвана шмат правадоў. У ніжняй частцы гораду трамвайны рух спынены. Вадою заліта шмат дамоў.

Ад гэтага часу я буду агітаваць за СССР так з'явіў вядомы пісьменьнік ШОЛАМ АШ

МАСКВА. 14. Вядомы лівійскі пісьменьнік Шолам Аш, які прыбыў у СССР некалькі тыдзень таму назад, вяртаецца ў Парыж, дзе ён зямчайна і жыве.

Апошні дзень у Маскве Шолам Аш правёў у пісьменьніка Макоіма Горкага, з якім ён доўга гутарыў. Абодва аднадушна зацвердзілі ўсім баічым у Савецкай Расіі. Разам-жа яны паехалі на Чырвоны пляц, каб паліць парад фізкультурнікаў. Шолам Аш быў ухвалены да с'езд набаічым саабоўшчам.

Асноўнаю мэтай прыезду пісьменьніка ў Савецкую Расію было жаданне знаёмства з лівійскімі калёніямі ў Крым і Харсонскай губэрні. Шолам Аш прахміў у калёніях больш доўга трымаў, уважліва выслушавшы і быў лівійскія калёніісты і насіла прыезд у Маскву ня моў без заапанення гаварыць аб гэтых „наіва нарадзіўшыхся“, на яго выразу, людзях, якія з былым месачковым крамароў і беднякоў абярнуліся ў прыватнага, здаровага земляробаў, якія атаральна дзень і ноч працуюць на зямлі. Пісьменьнік спрашэнна адзіўлен, калі ён убачыў лівійскія дзельчым сярдом на конях, убачыў, як яны самі доляць кароў, далядаюць птушак і т. д. Усё гэта зрабіла на яго вельмі уражанне.

Шолама Аша праважамі на вакзалі бліжэйшай прычэлі.

— Я так захоплен усім убачаным, — заявіў Шолам Аш, — што як вусна, так і ў атаратуры буду ад гэтага часу агітаваць за росквіт і далейшае развіццё той краіны, якая так шырока пастанавіла пытанне дапамогі лівійцам. Свайму старолю прычэлію тав. З. Г. Грынборгу, члена праўлення лівійскай бібліятэкі, Шолам Аш паведаваў, што ён зараз-жа насіла прыезд у Парыж пачынаючы змятку кнігу аб новай Расіі. Акрамя таго, ён надрэжыўся зараз п'есу аб новым асцяжні і новым быце лівійцаў у Савецкай Расіі.

— Я прыехаў сюды, — заявіў пісьменьнік праважамі — зусім не камуністам, а зараз ад'ядожа амаль створанцаным камуністам.

БАРАЦЬБА ПРАЦЫ З КАПІТАЛАМ ПАГРОЗА ЗАБАСТОўКІ НА ІНДЫЙСКОЙ ЧЫГУНЦЫ

ЛЕНДАН. 13. Як паведамляе калектудкі карэспандэнт „Дэйлі Тэлеграф“, рабочыя вялікай індыйскай чыгункі ўхвалілі дамагацца ад праўдзельна дарогі ва ўльтыматыўнай форме спынення практыкі медыцынскіх аглядаў і прыёму рабочых на працу, якія евалюцыяна па вадставе вымышленай фізычнай няпрыгоднасці. Калі гэтае патрабаванне ня будзе выканана на працягу 2-х тыдзень, дык рабочыя пагражаюць абвясціць забастоўку. Гэта забастоўка, магчыма, адбудзецца на чыгуначным рух ўсёй Індыі.

На дапамогу Нобіле па драбязнасці аварыі „ІТАЛІ“ з Нобіле ўстаноўлена рэгулярная сувязь

МАСКВА. 13. Камітэт дапамогі Нобіле атрымаў апошнія весткі аб становішчы экіпажу „Італі“. Група, у якой знаходзіцца Нобіле, праасюваецца па льду ўздоўж паўночнага берагу выспы Нордоот на захад. За тры суткі група прашла ўсяго наля 18 кіламетраў.
Аб лёсе другой групы, якая адрававаецца на крызе, ніякіх вестак няма. Таксама няма вестак і ад трох членаў экіпадыцы, якія накіраваліся да мысу паўночнага.



НОБІЛЕ

ЛЕНІНГРАД. Радзіё з „Малыгіна“. Надвор'е спрыяе плаванню. Дзёме папутны вецер. 14-га чэрвеня павінны быць у Мурманску, дзе возьмем лётніка Бабушкіна. Рашана ўстанавіць радыёсувязь з усімі палярнымі станцыямі СССР. Геофізычная абсерваторыя пачала перадаваць мэтэаралогічныя зводкі. Чутнасць добрая.

Нобіле. Палочаны дырыжабль з другою часткаю экіпажу падняўся на невялікую вышыню і быў аднесены ветрам на ўсход. На адлегласці 30 кіламетраў ад месца аварыі, дырыжабль канчаткова спусціўся.
Усё ўдзельнікі экспедыцыі, што знаходзіліся ў гандола, засталіся жывымі. Двох чалавек з каманды паранена.

ПАРЫЖ. 13. Паводле вестак агенцтва Гааса, „Чыта-ды-Мілано“ ўстанавіла рэгулярную сувязь з Нобіле. Пры чым ён удалося высвятліць падрабязнасці аварыі „Італі“.
Катастрофа здарылася 25-га мая а 10 гадзіне 30 мінут раніцы, калі дырыжабль набліжаўся да паўночна-ўсходняй часткі Шпітбаргену. З прычыны аблажэння сьнежкі, сва дырыжабль паваліўся і ён пачаў катастрафічнай ітараксцю зніжжання. У часе спуску на лёд гандола дырыжабль разбіўся і аддалілася ад абалодкі. У гандола знаходзілася частка экіпажу разам з

З месца. Стан параненым здавальняючы. Тэс ішчай групы экіпажу, што аднесена ветрам у часе аварыі на ўсход, неведомы.

МАСКВА. 13. „Чыта-ды-Мілано“ паведаміла ўчора камітэт дапамогі Нобіле, што каманда дырыжабля для саветыч чырвоноў палатку каля месца сёаіно знаходжэння ці дасячы аб сабе вестку іншымі моцнымі бачнымі сымаламі.
Узнімае небяспэка, што зарадка акумулятараў у экіпадыцы Нобіле ўжо надыходзіць да канца. Гэта можа затрудніць сувязь з Нобіле на радзіё.

СТАКГОЛЬМ. 13. Італьянскі лётнік Мадалена, які вылецеў з Мілана на дапамогу экіпадыцы Нобіле, спусціўся на рэйдзе Стакгольму 13-га чэрвеня. У гэты-ж дзень Мадалена вылецеў з Стакгольму ў Люлеа (шведскі порт на поўначы Батніцкай затока). Адтуль Мадалена выляціць у Вадзе (порт на крайняй поўначы Нарвегіі).

Ледакол „Малыгін“ ужо за палярным кругам

АРХАНГЕЛЬСК. 14. Атрымана першае ра днё з „Малыгіна“. „Малыгін“ з хуткасцю 11 вузлоў ідзе Белым морам. 13-га чэрвеня, а 15 гадзіне ён ужо мінаваў палярны круг. Надвор'е опрыночае.

Поспех савецкіх тэатраў у Парыжы

ПАРЫЖ. 13. Прэм'ера „Принцэса Турандот“ у выкананні студыі імя Вахтангава прайшла ў Парыжы з вельмі зорным поспехам. Публіка наладзіла артыстам асацы. Вялікім поспехам нарыстаюцца таксама спэнтані лівійскага намернага тэатру.

Забастоўка румынскіх гарнякоў

ВЕНА. 13. Як даносіць з Бухарасту, забастоўка гарнякоў у Жылаве працягваецца далей. Румынскія сацыял-дэмакратычныя газеты паведамляюць, што паміж бастуючымі і вайсковымі часцямі здарылася сутычка, у выніку якой забіта 7 чал., 2 жамчынны чэжы паранены і многа ёсць збога параненых.

Падпісчыкі!

Ад'яджжычы ў водпуск на курорт, у дом адпачынку, НЕ ЗАБУДЗЬЦЕСЯ паведаціць у адзел падпіскі газ. „З'ВЯЗДА“ Ваш новы дзяс Газета будзе пасылацца па новым адрасе без ісобнай даплаты.

Партыйнае будаўніцтва

ЗА ПАГЛЫВЛЕНЬНЕ ПАРТМАСАВАЙ РАБОТЫ Ў ВЭСЦЫ

(Аб пастаноўцы работы з сельпартаргамі)

Некаторыя райкомы зводзяць ролю сельпартарга выключна да прывідзеньня агітацыйна-масавай работы. Такое звужэньне функцый сельпартарга няправільнае. Сельпартарг павінен быць непасрэдным памочнікам ічэйкі ня толькі ў справе спынавага і шырокага растлумачэньня спрод сялянства асноўных пастаноў партыі, але ён павінен быць таксама арганізатарам культурна-палітычнага актыўнага вёскі вакол практычных задач культурна-гаспадарчага будаўніцтва.

Галоўнай задачай сельпартарганізатара зьяўляецца выяўленьне беспартыйнага актыву в батрацтва, беднаты і лепшай часткі сярэдняй, згуртаваньне гэтага актыву вакол вясковых грамадскіх арганізацый і ўдзяленьне ў практычную работу па каапераваньні, калектывізацыі сельскага гаспадаркі, культурным будаўніцтве, паліпшэньні работ саветаў і г. д.

Без вырашэньня гэтай задачы агітацыйная работа ня можа даць станоўчых вынікаў. Сельпартарг павінен песьці работу па ўзьяньці палітычнага ўарожьня і ўдзяленьня ў партыю лепшых актывістаў, правярэньня па грамадзкай рабоце.

Другой важнейшай задачай сельпартарга зьяўляецца падлік запатрабаваньняў і настрою сялянства, сваячасовая пастаўка перад райкомам або ічэйкай пытаньня аб правядзеньні неабходных мерапрыемстваў, што вынікаюць з падліку настрою і запатрабаваньняў сялянства.

Зьяўляючыся палітычным кіраўніком сваёй вёскі, адказваючы перад ічэйкай за выкананьне партыйных дырэктыв у рабоце сельсавету, КСУ, кааператры, сельпартарг павінен падтрымліваць сувязь з гэтымі арга-

нізацыямі, дапамагаць ім у паліпшэньні работ, не дапушчаючы, аднак, момантаў камандаваньня ў адносінах да іх.

КАГО ВЫЛУЧАЦЬ СЕЛЬПАРТАРГАМ

Адгэтуль відаць, якія сур'ёзныя задачы ўскладаюцца на сельпартарганізатара. Таму павінен быць надзвычайна сур'ёзна падыход да падбору складу сельпартаргаў. Сельпартаргамі трэба вылучаць сапраўдных членаў партыі, найбольш палітычна разьвітых і вытрыманых, якія маюць практыку грамадзка-палітычнай работы карыстаюцца аўтарытэтам сярод сялянства. Вязумоўна, не дапушчаецца выдзяленьне ў якасьці сельпартаргаў кандыдатаў партыі. Як правіла, сельпартаргам трэба выдаляць партыйцаў, якія жывуць у той-жа вёсцы, сельпартгам якое ён вылучаецца.

Аднак, гэта не выключнае магчымасьці ў некаторых выпадках прымаваньня да наасобных вёсак для сыстэматычнага абслугоўваньня і партыйцаў, якія ня жывуць у данай вёсцы.

Паколькі гэта форма работы яшчэ новая, ня трэба гнацца за колькасьцю, а вылучыць спачатку некалькіх найбольш моцных таварышоў, паступова, па меры накапленьня практыкі, пашыраючы склад сельпартаргаў.

Усё гэта бюро ічэйкі павінна далажна ўважыць і намеціць сетку сельпартаргаў, абмеркаваўшы потым на агульным сходзе. Пасьля зацьвярдзеньня на агульным сходзе, склад сельпартаргаў павінен зацьвярджацца райкомам.

Сельпартаргі павінны вылучацца на тэрыі паўнамоцтваў бюро ічэйкі. Пры перавыбары бюро ічэйкі

перамяджаецца і склад сельпартаргаў.

АБ КІРАЎНІЦТВЕ СЕЛЬПАРТАРГАМІ

На пастаноўку кіраўніцтва сельпартаргамі павінна быць зьвернута самая сур'ёзная ўвага. Гэта кіраўніцтва можа ажыцьцяўляцца ў наступных формах: перыядычнае заслухоўваньне справаздач сельпартарга на бюро і агульным сходзе ічэйкі, запрашэньне сельпартаргаў на пасяджэньні бюро пры разглядае пытаньняў, якія маюць адносіны да работ сельпартарга, скліканьне нарад сельпартаргаў па меры накапленьня пытаньняў, звязаных з работай сельпартаргаў, іх нарады трэба праводзіць у раённым маштабе. Мэтазгодна таксама запрашаць сельпартаргаў на скліканьні райкомам нарады сакратароў ічэйкі.

Вялікае значэньне мае забесьпячэньне сельпартаргаў неабходнай кіруючай літаратурай па пытаньнях работы ў вёсцы («Дзевяціскі Комуніст», «Спутнік Агитатора» і інш.).

Уся сыстэма кіраўніцтва сельпартаргамі павінна будавацца на падставе жывой сувязі, узаёмнай інфармацыі і штодзённай дапамогі РК і сакратара ічэйкі сельпартаргаў.

Ічэйкі і райкомы павінны даваць сельпартаргам канкрэтныя, мэтавыя заданьні, прыстасаваны да ўмоў гэтай вёскі, дзе працуе сельпартарг.

Пры ўмове правільнай пастаноўкі кіраўніцтва, умелага падбору складу сельпартаргаў, гэта форма работы дасць вялікія вынікі ў сэнсе больш шырокага ахопу сялянства партмасавай работай, паліпшэньня кіраўніцтва вясковымі арганізацыямі і выхаваньня партыйнага актыву ў вёсцы.

І. ДОРАХАЎ.

Недохопы на паказ

(Аршанічына)

Перавыбары бюро парт'ячэек у акрузе праходзяць у гэтым годзе пад вуглом масавай крытыкі недохопу. На сходах больш за ўсё спыняюцца прамоўцы на промахах, на недаробленым, лічачы, што дасягненьні вядомы і аб іх ня трэба гаварыць. Аб гэтых промахах, аб недаробленым таварышы гавораць не дзеля «балатні», не дзеля таго, каб «сказаць», а сур'ёзна і выразна з усёй бальшавіцкай адданасьцю справе.

Вось, на сходах кааператывнай ічэйкі г. Мсьціслаўля выступіла з чалавек на дакладу бюро. Усе адзначалі недохопы ў працы бюро: слабы рост ічэйкі, адсутнасьць дысцыпліны, слабое кіраўніцтва партдэпартаментаў, адсутнасьць падліку працы ічэйкі і правэркі выкананьня дырэктыв бюро.

На перавыбарчым сходзе ічэйкі камітату г. Воршы таварышы ў спрэчках спыніліся на невыкананьні ічэйкаў дырэктывы аб беларусізацыі, на слабой працы дэжурна і невыстарчальным кіраўніцтве ім з боку бюро, на адсутнасьці працы сярод работніц і жонак рабочых, невыстарчальным распаўсюджаньні газэты «Звязь» сярод партыйцаў і інш.

Ажыўлена прайшоў сход і ў Лядненскай парт'ячэйцы № 1. З спрэчак на дакладу бюро ічэйкі высьветлілася, што зьмяня партывосба правалілася, што сакратар ічэйкі не спраўляўся з працай з прычыны перагружанасьці, што ня было ніякай плянавасьці ў працы, не вывучаліся пастановы 15-га парт'яезду і не вялося ніякай працы сярод беспартыйнага актыву.

Наогул, усюды сходы ічэйкі праходзяць актывна з шырокім абгаварэньнем недохопу ў працы бюро мінулых складаў.

Райвыканкомы буду- юць смалакуруныя заводы

Смалакуруная прамысловасьць па Менскай акрузе да гэтага часу амаль уся знаходзілася ў руках прыватнікаў. Менскі акрвыканком ня раз зварачаў на гэта ўвагу Белдзяржгандлю, які экспартуе значную колькасьць смалы і шкіпінару.

Яшчэ некалькі месяцаў таму назад райвыканкомы высунулі пытаньне аб неабходнасьці выпіханьня прыватніка з гэтай прамысловасьці і перадачы ўсіх катлоў у іх распараджэньне. Белдзяржгандль доўга мяўся, даказаў несваячасовасьць узьяньця гэтага пытаньня, але ўрэшце, як быццам, зразумеў усю важнасьць і сур'ёзнасьць гэтай справы і пайшоў на сустрэчу райвыканкомам.

У сучасны момант цэлы рад райвыканкомаў (у Койданаве, Шацку, Пухавічах і інш. мясцох), маючы падтрыманьне з боку акрвыканкому і атрымліваючы авансы ад Белдзяржгандлю, прыступілі да набудовы смалакуруных заводаў і паступова, крок за крокам, разьвіваюць гэтую справу.

Л.

Зноў аб якасьці хлеба

норма рабочага хлебазаводу павышана з 13 пудоў да 18 ГЭТА ПАРУШАЕ КАЛДАГАВОР І ПАГАРШАЕ ЯКАСЬЦЬ ПШАНІЧНАГА ХЛЕБА

Згодна заключанага калдагавору, норма работы для булчнікаў устаноўлена наступная: калача—13 п., французскіх булак—6 п. на кожнага. Дык вось так павінна было быць, але ня так робіць наша адміністрацыя. Норма ўстаноўлена чамусьці такяка: калача—18 п. на кожнага, а французскіх булак—8 п.

Ня кажучы ўжо аб тым, што гэта зьяўляецца прасным невыкананьнем калектывнага дагавору, паказвае ўжо аб тым, што гэта

Эканомія надварот

(Аб падрыхтоўцы спецыялістаў па экспарту)

Як ужо пісалася ў «Звязьдзе», у гэтым годзе на загатоўчых пунктах і складах Белдзяржгандлю заўважваюцца вялікія залезы як. Прычына заключаецца ня толькі ў тым, што не падрыхтавалі выстарчальна тары (скрынь і стружак). Галоўная перашкода—гэта адсутнасьць спецыялістаў па экспарте як—лямпаўшчыкоў і сартушчыкаў.

Тут у дзельных Белдзяржгандлю маецца перагнаньне палкі ў сэнсе эканоміі. Для сэзоннай кампаніі (3-4 месяцы) трэба было ўзяць спецыялістаў з лютага месяца, але нашы гаспадарнікі імкнуцца з'эканоміць некалькі сот рублёў і пачынаюць шукаць людзей у красавіку. Ужо не гавораць аб тым, што маецца вельмі мала спецыялістаў на гэтай справе, ды яшчэ людзі ня хочучы ісьці на работу на такі кароткі тэрмін, як 3 месяцы.

Між тым, Белдзяржгандлю трэба было захаваць гэтых спецыялістаў і на цэлы год, бо зьберажэньне ў пару тысяч рублёў можа часам абыйсьціся даражэй, калі папсаваць пару вагонаў як, або няўмела адсартваць ічэйкі як для заграціцы, так і для ўнутранага рынку.

Што-ж робіць Белдзяржгандль—у самы разгар сэзону на загатоўцы як ён вымае шкло з аднаго вакна і ўстаўляе ў другое. Гэта значыць, што спецыялісты з аднаго загатоўчага пункту перакідаюцца ў другі.

Ня лепш абстаіць справа ў нас і з экспартам яблык. Зноў такі няма спецыялістаў, няма людзей. Прыходзіцца браць для куплі і сартушкі зьбыцкі былых фруктоўшчыкаў-гандлёў, але і яны з экспартам незнаёмы.

Зусім ненармальна тое, што ў нас для гэтых важных галін экспарту не падрыхтоўваюць, не браніруюць моладзь, як гэта робіцца ў іншых гаспадарчых краінах. Дык нічо з моладзі не зацікавіцца гэтай справай, калі іх будуць скарыстоўваць толькі на працягу 3-4 месяцаў.

Г. МАЗО.

Такіх дакладчыкаў трэба экспартаваць у РСІ

Пры Менскім АВК (як і пры іншых акрвыканкомх) створана нарада па садаёйнічаньні экспарту.

Паважаная нарада—сказаць вы Ну, яшчэ-б, ня дарам у ле абраны сабры—прадстаўнікі ад тавіх паважаных цэнтральных устаноў, як Дзяржгандль, Белсельсаюз, Белкаапсаюз і Белсельбанк.

Ды ня толькі сабры, калі ўжо хваліцца, дык скажу—дакладчыкі таксама ў большасьці бываюць ад цэнтраў.

Вось стаіць, напрыклад, пытаньне: аб сыстэме карабейніцтва па лініі сел.-гасп. кааператры—дакладчыкі ад Дзяржгандлю і Белсельсаюзу.

Настарожышся слухаць... І чуеш... «Нятаньне трэба зьняць, бо мы не падрыхтаваліся». Або: аб мерапрыемствах па пашырэньні вывазу свежай садавіны, зборы касьцей, загатоўцы алуц.

Трэба зьняць... Чаму? — Я ні па адным пытаньні не падрыхтаваўся,—залула прадстаўнік Дзяржгандлю Біргер, які павінен дакладваць па ўсіх гэтых пытаньнях, а судакладчыкі: прадстаўнік Белсельтрасу, Ленінградзкага Жыртрасу і па іх прыкладзе прадстаўнік працкалектыву не зьявіліся зусім.

Бачыце, прадстаўнікі гэтых устаноў лічачы, што калі ня сёньня, дык заўтра іх можна паслухаць. Гэта-ж акруговая нарада. А калі і зьявіцца падрыхтаваны дакладчык ад якой-небудзь цэнтральнай установы, дык у большасьці лічачы патрэбным «освещать» вопрос во всебелорусском масштабе.

Зразумела, цікава паслухаць і акруговым працаўніком аб мерапрыемствах «во всебелорусском масштабе», але для акруговай нарады, задача якое выявіць магчымасьці загатоўкі ў сваёй акрузе ўсіх відаў экспартнага сыру, даклад «во всебелорусском масштабе» ня толькі нічога не дае, а пават шкодзіць, бо за агульнымі мерапрыемствамі ня відаць канкрэтных для Менскай акругі.

Дарэмна гаварыць аб важнасьці задачы экспарту. Кожны хоць крыху адукаваны чалавек разумее,

Непадрыхтаваныя кіраўнікі

(7-я райпартканфэрэнцыя Та-чынскага раёну, Аршанскае акругі).

Пайтара дні работы канфэрэнцыі былі галоўным чынам заняты пытаньнямі практычнага праламленьня калектывізацыі вёскі і барацьбы з бюракратызмам ня толькі ў наасобных савецкіх акруговых, раённых установах, дэсазаводзе прайзеньня МВБ чыг., але і ў самым бюро райкома. Хоць частка выступленьняў і напіла характар асабовага нездавальненьня сакратаром райкому, але ў большай частцы выступленьні былі чыста дзелавымі, у якіх крытыкаваліся жэжым і няўмелае кіраўніцтва РК, пільства сярод часткі партыйцаў, слабы ўдзел у гаспадарчым будаўніцтве раёну, асабліва ў рабоце калгасаў, недисциплинаванасьць і т. д.

аб ліквідацыі акруге. па жаль, прадстаўнікі АК і АКК напэўна «ня былі падрыхтаваны» да гэтых запытаньняў і наасобнымі выступленьнямі гэтыя пытаньні затуюшчаліся. Як недарог работы канфэрэнцыі, можна адзначыць: 1) зусім не закрануты былі пытаньні ваянізацыі і беларусізацыі. Прадстаўнікі АК і АКК, выступаючы выключна на расійскай мове, як відаць, таксама не пасаромеліся пакрытыкаваць слабы пасьпех у гэтым нашай арганізацыі. 2) Нерацыянальна выкарыстаны час работы канфэрэнцыі, дзякуючы чаму прыйшлося даць выказанца толькі частцы жадаючых і то толькі па адным разу за дзень на працягу канфэрэнцыі.

Праз таварыскую крытыку справу паправім

(Магілёўскі гарком КП(б)Б)

Партыйныя ічэйкі ў падрыхтоўцы перавыбару практыкавалі вылучэньне камісіі для правэркі выкананьня пляну работ і партдырэктывы. Там, дзе камісіі сапраўды добра працавалі, там яны сябе апраўдалі і іх даклады ўносілі больш актывнасьці. Але не заўсёды камісіі дасягалі сваёй мэты.

Перавыбары ічэйкі прайшлі пад знакам самакрытыкі. Досыць паказаць на такія факты. У ічэйцы Лекерта выказалася 17 асоб, або 35-38 проц. Партсход калектыву чыгунчэйкаў цягнуўся два дні.

У ічэйцы Лекерта праца пастаўлена добра, але ёсць слабыя моманты з правядзеньня нацпалітыкі.

Савецкія ічэйкі не займаліся правэркаю выкананьня дырэктывы партыі аб зьніжэньні 20 проц. адміністрацыйных і гаспадарчых выдаткаў, ня прымалі ўдзелу ў рацыяналізацыі сав. апарату. Усе гэтыя недохопы былі выпуклены перад ічэйкамі пад час перавыбару. Выступаўшыя таварышы ня толькі канстаталі ненармальнасьці, але разам з гэтым далі практычныя прапановы, як паліпшыць працу і зьнішчыць недохопы.

Іх агульнае становішча, слаба праведзён у жыццё лэзунг, што ўса КП(б)Б павінна перайсьці на белмову. У гэтай галіне больш гутараў і дырэктывы, чым справы.

нім відзе яно ідзе для выпечкі. Зусім зразумела, што маладос цеста ў печы дрэнна выпякаецца.

І лічу, што на гэта трэба зьвернуць увагу і перайсьці да нармальнага нормы, якія ўстаноўлены калдагаворам, што вязумона палепшыць якасьць хлеба.

Пераход на формы з'эканоміць 30 пуд. муні на дзень

Большая часть правды, папелінава
ні якаснага і матар'яльнага
складу нізавых працаўнікоў
сельсавету, аб ужыванні прак-
тыкі сельсаветскіх бюджэтаў, а
таксама вывучэнне пытання

АКК, дык у скаротках на спра-
вадзачы РК яму выступіць
ужо не давалі, за выключэн-
нем некаторых «шчасліўцаў»
раённых працаўнікоў.
ФЕДАРАУ.

Жывая сувязь, акурат- насьць і аўтамабіль

У павялікім пасоі Слуцкага рай-
кому моцна навурана, і дэлегаты,
які прыехалі на раённую партый-
ную канферэнцыю, разбіўшыся на
групкі, гарача абмяркоўваюць і
спрачаюцца па асобных дэталях
правядзення работы.

— Таварыш Качук, што гэта
такое, канферэнцыю назначылі на
адзінаццатую гадзіну, а зараз ужо
першая, і ніхто аб гэтым нават
ня думае.

— Таварышы, — разводзячы ру-
камі, адказвае сакратар райкому,
— мы чакаем прадстаўніка акруг-
кому, які абяцаў прыехаць у
11 гадз. Без яго канферэнцыю ад-
крываць мы ня можам.

Роўна а другой гадзіне калі
райкому запрашчаў матар, і ўсе
дэлегаты высіпалі на вуліцу су-
стракаць доўгачаканых гасцей у
асобе т. Рачыцкага і Кудзелькі.

Калі дэлегаты прыйшлі ў дом,
культуры, дык замест звычайнага
адкрыцця канферэнцыі, сакратар
райкому, неяк вінавата ўхмыльнуў-
шыся, даў слова для інфармацыі
тав. Рачыцкаму.

Інфармацыя заключалася ў тым,
што згодна пастановы акругкому,
цвяерашні сакратар райкому тав.
Качук пераводзіцца на існуююю
работу, а акругком замест яго яшчэ
не падрыхтаваў кандыдатуры і з
гэтай прычыны канферэнцыю трэ-
ба адлажыць на 10 дзён. Натураль-
на, што дэлегаты пачалі абурэння
такімі адносінамі да работы мяс-
цовых арганізацый, і два тавары-
шы ў сваіх выступленнях досыць
востра гаварылі аб гэтай дзей-
насці акругкому.

Вельмі пажадана, каб Бабруйскі
акругком адказаў на наступныя
пытанні:

1) Чаму Бабруйскі акругком пры-
мушае ўсю арганізацыю чакаць
аднаго-двух чалавек на тры і больш
гадзін (такіх выпадкаў было калі
паці).

2) Чаму нельга прыджаць у
Слуцкае пятніцом, што гарантуе ад
спавення, а абавязкова на аўта-
мабілі, даючы гэты глебу для раз-
важлівых кулаком.

3) Чаму не паклапаціцца акруг-
ком вестам падрыхтаваць канды-
датуры, або сваячасова павеліць
аб адкладзе канферэнцыі, папера-
джаючы гэтым адрыў працаўнікоў
Слуцкай партарганізацыі ад работы.

4) Ці не зьяўляюцца тавары-
шы акругкому паруманымі ў адно-
сіннах партыйнае дэмакратыі.

Перавыбары вайсковых парткалектываў

Перавыбары бюро ячэек калек-
тыву М-га стралковага палка пача-
ліся ў чэрвені месяцы.

Увесь агонь партыйнай работы
нашай арганізацыі быў накіраван:
на ўзмацненне баявое здоль-
насці часці, выхаванне чле-
наў арганізацыі, працу сярод бес-
партыйных і барацьбу з нездаровы-
мі зьявішчамі ў арганізацыі.

У перавыбары камітанію бюро
ячэек трэба будзе звярнуць асаб-
лівую ўвагу на сталае аб'яваўлен-
не пытанняў усёй нашай працы,
ужываючы адаровы агонь больш-
віцкай самакрытыкі.

Справа польска-літоўскіх адносін
у сувязі з разглядам яе на
апошняй сесіі Рады Лігі Нацыяў
усё яшчэ застаецца адной з
галоўных тэм польскага бур-
жуазнага друку. Найболей пі-
шуць аб «маральнай перамозе»
Польшчы. Фактычна сесія Рады
скончылася нічым: ніякае канкрэт-
нае рэзалюцыі ня прынята. Так,
прыемная для Польшчы з не ап-
тымізмам рэзалюцыя Чэмпбэрлена, якая
загадала Літве да асенняе сесіі
Рады дагаварыцца з Польшчай па
ўсіх пытаннях, ня лічыцца пры-
нятай, хоць за яе галасавалі ўсе
савы Рады Лігі, бо Вальдэмарас
знайшоў у сабе смеласць галасаваць
адным супроць усіх. Рэзалюцыя
Вальдэмараса таксама ня прынята, ад-
хілена ўсімі супроць яго аднаго. Такім
чынам, на сесіі Рады Лігі выража-
ваўся аб'яднаны фронт усіх заход-
ніх імперыялістычкіх разам з усімі
іх падгалоскамі супроць аднае ма-
ленькае Літвы. І вось гэтак згоднае
падтрыманне польскага імперыя-
лізму іншымі імперыялістычкімі поль-
скімі буржуазным друк (як і друк
францускі) вяртае называць ма-
дэнаходным тэрмінам «маральнае
перамогі».

Але такая туманнасць, яе «ма-
ральная перамога» наўраўнае вар-
тасці, не задавальнае польскую
буржуазію, і з польскіх афіцыйзаў
відаць, што іх больш задаволіла-б
разьяваўненне рус Польшчы для са-
мастойных «энергічных крокаў» у
адносінах да яе паўночна-ўсходняе
суседкі. Відаць гэта хоць-бы з уступ-
нага артыкулу «Глосу Правды» за
9 чэрвеня, дзе афіцыйна Пілсудскага
заяўляе, што Польшча:

«з неканчонай царліваасцю
звясціць ковецкія метады, не
звяртаючыся, не звязваючы на
усё, да самастойных энергічных
крокаў».

хольд літоўскі ўрад — на словах
«Глосу Правды».

на расце з прычыны зусім дран-
сорамна.

3 масамі зьвязаны дрэнна

(Ячэйка КП(б)Б 2-й культуры, М-га палка, г. Чэрвень).

У ячэйцы ўсяго налічваецца пар-
тыяцаў 17 чал. Галоўная ўвага
ячэйкі была зьвернута на дапа-
могу камандна-памятнічнаму складу
ў вучобе, а таксама ў штодзённай
яго рабоце.

Кіраўніцтва камсамолам прахо-
дзіць праз вылучаных таварышоў.
Але трэба зазначыць, што наогул
кіраўніцтва групай ЛКСМ зусім
слабое, асабліва паказаньняў у
работе давалася вельмі мала.

Работа з кандыдатамі галоўным
чынам праводзіцца праз прымаца-
ваных таварышоў, парт'ячэек сла-
ба адчуваецца сярод гушчэй чыр-
вонаармейцаў. Гэта тлумачыцца
тым, што ячэйка мала праводзіла
адкрытых сходаў, а ў большасці

сваёй — закрытыя. Цяпер з боку
ячэйкі прыняты належныя меры
да таго, каб праводзіць больш
адкрытых сходаў з пастаноўкаю
пытанняў больш з жыцця багу-
чата моманту.

За апошні час у партыю пры-
няты 3 таварышы. Работа ячэйкі
ў насьцентазэце адлюстроўваецца,
загале ў цэнтральных газетах пра-
ца ячэйкі да цяпершняга моман-
ту не адлюстроўвалася.

Сярод беспартыйных праводзіцца
праца. Ёсць вылучэнцы, якія пра-
водзяць індывідуальную апрацоўку
і падрыхтоўваюць таварышоў да
ўступленьня ў партыю.

М. Журавіна.

НЕЦЯРПЛІВЫЯ НАДЗЕІ

Польскі друк аб польска-літоўскіх адносінах

«Маральная» перамога. — Жаданьне «энергічных крокаў». — Назначна Жмудэкага старосту! — Ня Коўня можа прэтэндаваць на Вільню, але Вільня на Коўню! — Надзеі на блізкае зяманьне літоўскае ўпартасці. — Хто пераможа на беларуска-літоўскіх абшарах?

«стараецца вывесці польскі
ўрад з граніц царліваасці».

У далейшым «Глос Правды» яшчэ
раз намякае на магчымасць у
Літве таго «ўнутранага» пераваро-
ту (польскімі рукамі), аб якім ужо
ня раз нісілі савецкія газеты:

«Літву ўцягнулі ў забыта-
ную палітычную гульню, якая
перавышае не гаспадарчыя сілы
і геаграфічнае становішча, а
апрача таго разьдзьмухае не-
бяспечнае нездаваленьне ў
літоўскім грамадзянстве» (?).

Красова абшарнічае «Слова»
больш схільна да адкрытых заўяў і
ўчынкаў і проста патрабуе, каб у
адказ на аб'яваўненне Вільні лі-
тоўскаю сталіцаю польскі ўрад
пазвастаў-бы каго-небудзь старастаю
Жмудэкім (Жмудэ-Ковенская Літва).

«Назначна старасту Жмудэкага!
заклікае ўступны артыкул «Слова»
ў № 121.

Разумаваньне «Слова» такое: раз
літоўскі ўрад, грунтоўчыся на гіс-
тарычных падставах, заяўляе прэ-
тэнзіі на Вільню, дык Польшча на
такім-жа праве можа заявіць прэ-
тэнзіі на ковенскую Літву, бо апош-
няя пад назваю Жмудэкі калісці
належала да Польшчы.

«Ня Коўня на Вільню, але
Вільня на Коўню можа заяўляць
гістарычныя прэтэнзіі — вось наш
тэзіс» — заяўляе «Слова».

Цікава адзначыць, што некаго-
рыя польскія палітыкі і польскія
газеты, не звязваючы на ўпартасць
літоўскага ўраду, выказваюць на-
дзею, што хутка гэтая ўпартасць

будзе зламана. Так, напрыклад, дэп.
К. Акуліч (былы рэдактар «Кур.
Віл.», член урадовае фракцыі), гаво-
рачы ў соймавай камісіі аб поль-
ска-літоўскіх адносінах і загра-
ваючы аб'яваўненне Вільні сталіцаю
Літвы, заявіў:

«Не вядома зрэшты, ці гэты акт
літоўскага ўраду ня быў леным
навіштам пляшэстру для прыкрыц-
ця ад нацыяналістычнае літоўскае
думкі, блізкае ўжо необход-
насці наладжання нармаль-
ных адносін з Польшчай».

«Кур. Віл.», № 122).

Гэта гаварылася перад сесіяй
Рады Лігі.

А насьля сесіі Рады «Глос Прав-
ды» таксама канчае свой уступны
артыкул (№ 158):

«Перад гэтым згодна думкаю
палітычна вышліфаванага Захаду
Вальдэмарас, нарэшце, павінен
будзе скарыцца».

«Кур. Віл.» больш скромны і
спадзяецца толькі што Вальдэмарас
«напэўна будзе ўпарта тар-
гавацца, але ад фармальнага вы-
рашэньня некаторых спраў, па-
чатых на Кенігсбургскай канфе-
рэнцыі, ухіліцца ня зможа».

Агульны-ж настрой польскага
друку ў адносінах да Літвы можна
ахарактарызаваць, як нецярплівае
чаканьне, нецярплівыя надзеі. Ві-
даць, што буржуазнай Польшчы
вельмі ня церпіцца як найхутчай
пачаць «вармальныя» адносіны з
Літвой, як найхутчай прыступіць
да яе «нармальнага» захопу, дазва-

Ян.

Якасць пшанічнага хлеба з
гэтай прычыны значна пагор-
шылася. І вось чаму. Металічны
кацёл нармальна змяшчае 12-13
пудоў месіна. Пасля замешвання
цеста, трэба абавязкова даць паў-
тары гадзіны на тое, каб яно па-
дышло. Пры гэтай-жа норме, якую
зараз мае булачнік, прыходзіцца
мясіць у катлах па 18 і больш
пуд. Цеста не падходзіць і ў та-

Бюракраты 3 прынцыпамі

На складзе раённай канторы
Саўгандальфлёту ляжыць ад пачатку
сакваіна імпортны тавар, які пры-
быў на адрас Цэнтраземскляду. Та-
вар гэты, так званая «эвасія» (ср-
дак супроць садовых шкоднікаў),
павінен быць даўно ўжо накіраваны
ў сельскія гаспадары. Але... калі
працаўнікі Саўгандальфлёту званілі
ў Цэнтраземсклад па тэлефону, каб
яны забралі тавар, дык адміністра-

цыя, існуючы парадок выносілі бу-
лак, папершае, адбіваецца на іх
якасці, а падругое, пасылка до-
шак патрабуе штодзённа 30 пудоў
мукі, якая так даражня прападае.
Лічу, што (а гэтага патрабуе
эканомія хлеба) вытворчай парадае
і адміністрацыі трэба ў хуткім-же
часе прапрацаваць мерапрыемствы
аб пераходзе на фармаву выпечку.
Рабочы М. Бэрман.

Цэнтраземскляду адказвала:
«Нахай ляжыць. Прышлеце нам
афіцыйную паперку, бо на тэлефо-
ну мы такіх справы не вырашаем».
А працоўнікі Саўгандальфлёту лі-
чаць няметагодным пасылць па-
перкі па такіх дробных пытаннях...

Прайшло больш двух месяцаў, а
тавар усё яшчэ ляжыць на складзе
Саўгандальфлёту. А садоўнікі чака-
лі «эвасіі» дык чакаць перасталі.

Польскія імперыялісты з гэтымі
плінамі ня крыюцца. Ян-жа яны
апоўняюць свае шансы? Хто пе-
раможа на беларуска-літоўскіх аб-
шарах? Возьмем прамову таго са-
мага Акуліча:

«На тэрыторыі нацыянальна мя-
шанай, якая аддзяляе Польшчу ад
уласцівае Расіі, існавала, існуе і
будзе існаваць барацьба дзвюх вя-
лікіх дзяржаўных ідэй: польскае і
расійскае. Я заяўляю, што пе-
раможа той бок, які патрапіць
зрабіцца цэнтрам прыцяжэння
для народаў, якія знаходзяцца
на гэтым абшары ў стадыі на-
цыянальнага адраджэння; пера-
можа той бок, які патрапіць са-
браць гэтыя народы пад сцягам
дзяржаўнага саюзу вольных на-
родаў на падставе поўнае палі-
тычнае і культурна-нацыяналь-
нае роўнапраўнасці».

Сказана зусім справядліва, але
вельмі непацешна для саміх поль-
скіх імперыялістычкіх, бо наперад
вырашае вынік барацьбы не на іх
карысць. Сапраўды: хто, як не
Савецкі Саюз з яго складоваю
часткаю БССР стаўся «асяродкам
прыцяжэння для народаў, якія
знаходзяцца на гэтым абшары ў
стадыі нацыянальнага адраджэння»?
Хто, як не Савецкі Саюз, патра-
піў сабраць іх «пад сцягам дзяр-
жаўнага саюзу вольных народаў на
падставе поўнае палітычнае і нацы-
янальна-культурнае роўнапраўнасці»?
А паўска-фашысцкая Польшча?
Што яна зрабіла для дася-
неньня падобнае маты?

Крыўавыя зьдзекі з заходня-бе-
ларускіх працоўных мас, нішчэн-
ня беларускае нацыянальнае куль-
туры, тысячы палітвязьняў, раз-
гром беларускіх палітычных, куль-
турных і гаспадарчых арганізацый
— вьяўляюцца вымоўным адказам
на гэтак запытаньне. Але адначас-
на і адказам на пытаньне: хто пе-
раможа?

МІХАСЬ БАРАВЫ.

інфармацыі ў верніфікацыі ў
экспарце ў межах Менскай акругі

Мы можам параіць старшні
замест пытання аб экспарце сыр-
цу паставіць пытаньне аб «экспар-
це» дакладчыкаў «во всебеларусской
масштабе» з акруговай нарады ў
РСІ. Бо далей так прападаць, калі
з-за аднаго-двух дакладчыкаў зры-
ваецца ўсё пасяджэньне, вельга.
Ш.

Вымова за няправіль- нае абьяржэньне

5-га красавіка ў газэце «Гудок»
быў зьмешчан артыкул пад назовам
«Вылучаюць, а потым засоўваюць».
У гэтым артыкуле рабкор зазна-
чае, што ДН-2 на месце, якое зай-
маў вылучэнец Ярмаловіч, быў
назначан Азаркевіч.

ЦКК паслала гэту заметку ў вуч-
прафсаюз МББ чыг. для правэркі.
Старшыня вучпрафсаюзу — Любіч
20 красавіка дае на ступні адказ:

«Аўтар гэтай заметкі, мусіць,
забытаўся сам і забытаў чы-
тачоў гэтай заметкі, бо сэрвае
была так: пры Менскім рэзерве
кандуктарскіх брыгад па распа-
раджэнні начальніка руху 2-га
аддзяленьня была зацверджана,
аграма існуючай пасады атач-
чыка кандуктарскіх брыгад, якую
займаў і займае вылучэнец Ярма-
ловіч, яшчэ адна пасада памоч-
ніка атаччыка кандуктарскіх
брыгадамі, на якую, па ўзгад-
неньні з вучпрафсаюзам, адміні-
страцыя назначыла тав. Азарке-
віча — былога сакратара УДР-3.

Праз месяц праўленьнем чы-
гункі зазначаная пасада была
скасавана, а разам з гэтым і
быў зняты адміністрацый т. Азар-
кевіч і аб «засоўваньні» т. Ярма-
ловіча ва ўсіх выпадках ніхто
ня думаў і Ярмаловіч да гэтага
часу застаецца на займаемай ім
раней пасады».

Калі прадстаўнік ЦКК-РСІ пра-
верыў, дык выявілася, што гэты
адказ не адпавядае сапраўд-
насці, бо вучпрафсаюз на сваім
пасяджэньні вынес пастанову
аб назначэньні Азаркевіча на
пасаду, якую займае Ярмало-
віч...

Парткалегія ЦКК вынесла вы-
мову старшыні вучпрафсаюзу
Любічу і сакратару Кудзюпу за
няправільнае абьяржэньне, пасла-
нае ў рэдакцыю «Гудок» і за ўва-
дзеньне ў заблуджэньне ЦКК КП(б)Б.

Мы лічым, што прафэсійналішны
органы павіныны заўсёды прыйсці
на дапамогу газэтам у правэрцы
матар'ялаў, а тут выходзіць, што
прафсаюз сам займаецца бюра-
тычнай адліскай і датай няпра-
вільных вестак.

Нахай гэта вымова будзе наву-
кай усім аматарам вярвільнае
абьяржэньняў.

А. Б.

ПРАБЛЕМА ВЫХАВАНЬНЯ НОВЫХ СПЭЦЫЯЛІСТЫХ

КОЖНЫ ПРАЦАЎНІК З ВЫСОКАЙ КВАЛІФІКАЦЫЯЙ КОЖНЫ ПРАЦАЎНІК З ВЫСОКАЙ АСЬВЕТАЙ ПАВІНЕН ДУМАЦЬ НЯ ТОЛЬКІ АБ ТЫМ, КАБ СКАРЫСТАЦЬ СВАЕ ВЕДЫ ДЛЯ БУДАЎНІЦТВА САЦЫЯЛІЗМУ, АЛЕ І АБ ТЫМ, КАБ ГЭТЫЯ ВЕДЫ ПЕРАДАЦЬ ІНШЫМ

Усю сваю ўвагу спэцыялістыя Беларусі павінны накіраваць на замацаваньне сацыялістычнага сэктару народнай гаспадаркі і вывучэньне вытворчых сіл нашай краіны

ДАСЯГНЕНЬНІ НАВУКОВАЙ ДУМКІ ПАВІННЫ СТАЦЬ МАЕМАСЬЦЮ ШЫРОКІХ МАС ПРАЦАЎНЫХ

3 прамовы тав. ГАЛАДЗЕДА на ўсебеларускім зьездзе інжынэраў і тэхнікаў 18 мая 1928 г.

Пэрыяд рэканструкцыі нашай гаспадаркі

Таварышы! Ваш зьезд сабраўся ў пэрыяд калі наша сацыялістычнае будаўніцтва сустрачаецца з усё большымі труднасьцямі на шляху свайго далейшага разьвіцця. Мы заключылі адзін з пэрыядаў сацыялістычнага разьвіцця—гэта пэрыяд адбудовы нашае гаспадаркі. Цяперашні пэрыяд, які мы пачалі, зьяўляецца новым пэрыядам—рэканструкцыі і рэарганізацыі ўсёй нашай народнай гаспадаркі на новай тэхнічнай базе—пэрыяд новага капітальнага будаўніцтва. І вось, зьяўляючыся з гэтым пэрыядам канкрэтных задач рэканструкцыі нашай гаспадаркі на новай тэхнічнай базе патрабуюць максімальнага вывучэньня ўсіх дасягненьняў чалавецтва.

Але на шляху практычнага ажыццяўленьня задач індустрыялізацыі дзяржавы мы сустрачамся з вельмі значнымі труднасьцямі, якія ня толькі ня зьмяншались, але ў радзе выпадкаў павялічыліся.

Галоўнай з гэтых труднасьцяў зьяўляецца тое, што мы будзем на новае сацыялістычнае жыцьцё ў акружэньні капіталістычнага сьвету. Гэта асноўная труднасьць увесь час адбываецца на нашай практычнай працы. Адначасова з гэтым, як вы ведаеце, мы ўсю нашу працу праводзім на ўмовах клясавай барацьбы. Я павінен апошняе надкрэсьліць таму, што мы цяпер часамі чуюм такія думкі ў пэрыядах гаварышоў, такія разважаньні, што ў нас нібыта цяпер у пэрыядах мірнага будаўніцтва няма клясавай барацьбы. Такі погляд зьяўляецца зусім памылковым, няправільным. Клясавай барацьба была, яна адбываецца і цяпер і будзе іскі далей нават і ва ўмовах мірнага будаўніцтва. Яна будзе існаваць да таго часу, пакуль будзе існаваць нобач са сьветам сацыялізму сьвет капіталізму, пакуль будзе існаваць гэтыя даўне сацыяльныя і сьветам сацыялістычнай і сьветам капіталістычнай. І пакуль першая сьветам не пераможа другую,—будзе існаваць клясавая барацьба пралетарыяту з буржуазіяй.

Прынцыповы характар клясавай барацьбы застаецца і цяпер той-жа самы, але зьмяніліся формы. Цяпер гэтыя формы заключаюцца ў тым, што на пэрыядах вучасках нашай мірнай гаспадарчай і культурнай працы то тут, то там прывіваецца наш клясавы вораг, які спрабуе падарваць асновы нашай пралетарскай дэктатуры.

Дагнаць і перагнаць капіталістычную тэхніку

І вось наша камуністычная партыя і Савецкі Ўрад, удзіўшы тэя ўмовы, у якія мы пастаўлены, умовы разьвіцця сацыялістычнага будаўніцтва толькі ў адной дзяржаве, хоць, праўда, і вельмі, якая займае адну шостую частку ўсяго сьвету, але ў капіталістычным акружэньні.—паставілі задачу—дагнаць і перагнаць капіталістычную тэхніку з тым, каб не залежаць ад капіталістычнага сьвету. Гэтая задача цяпер на фронце мірнага будаўніцтва зьяўляецца галоўнай.

Але на гэтым шляху мы сустракаемся з радом аб'ектыўных труднасьцяў. Наперш, наша краіна вельмі значна адсталая па тэхніцы сваёй гаспадаркі ў параўнаньні з капіталістычнымі дзяржавамі і дагнаць нам гэтую тэхніку ня так лёгка; па другое, у нас яшчэ няма вількіх кадраў высокакваліфікаваных спэцыялістаў, а дагнаць і перагнаць капіталістычную тэхніку можна толькі тады, калі мы падыймем пласты народных мас і калі мы з'арганізуем шырокія кадры кваліфікаваных спэцыялістаў і паставім іх разгорнутым фронтам на выкананьне гэтай задачы. Вось чаму вы ў пастановах партыйных органаў ня раз маглі чытаць—якое месца і якая роля вызначаецца ў будаўніцтве сацыялізму, кадрам спэцыялістаў.

Задача пашырэння кадраў спэцыялістаў

Вы ня раз чулі, што з боку ўраду прымаюцца ўсе неабходныя крокі, каб пашырыць кадры спэцыялістаў новымі маладымі сіламі, бо спадчына ў галіне кадраў спэцыялістаў нам засталася невялікая. Нават калі параўнаць і цяпер колькасць інжынэраў і тэхнікаў у нашай вытворчай частцы з колькасцю спэцыялістаў у вытворчасьці замежных капіталістычных дзяржаў, то тут вы ўбачыце вялікую розьніцу. У той час, як у некаторых капіталістычных краінах працят спэцыялістаў у пэрыядах вядох вытворчасьці дасягае 30-35 проц. адносна да колькасці ўсіх рабочых, то ў нас працят спэцыялістаў нават не дасягае і 5 проц. Таму задача пашырэння кадраў спэцыялістаў стаяла і стаяць перад савецкай уладай, як галоўная задача, ад вырашэньня якое залежыць тэмп разьвіцця сацыялістычнага будаўніцтва.

Выкладаньне ў ВНУ

якія цяпер фармуецца, зусім іншыя мэты: мы ставім перад імі мэту аўладаньня ва ўсёй іх навуковай, навукова-даследчай і тэхнічнай працы ня толькі тэхнічнымі, спэцыяльнымі ведамі, а ў першую чаргу марксысцкімі мэтамі. А я павінен зазначыць, што мы яшчэ ня зусім дастаткова змаглі на ўсёх нашых навуковых і навуцальных установах так паставіць асьвету, каб нашыя вучні маглі атрымаць тое, што мы разумеем пад словам «аўладаць марксысцкай аб'ектыв». Часта мы наглядзем, што і выкладаньне ў нашых ВНУ зусім не адпавядае тым задачам, якія мы паставілі. На нашым зьездзе я гэта павінен адзначыць з усёй яскасцю. Мне прыходзілася крыху знаёміцца нават з пэрыядамі навуковымі творамі як у галіне грамадзка-сацыяльных і эканамічных навук, так і ў галіне сельскай гаспадаркі і грамадзка-прававых навук, і па праўдзе вам прыязнасьці, што пажадаў-бы яшчэ шмат чаго лепшага для гэтай працы, якая выхоўваецца часта з нашага друку, на якой выхоўваецца дзясяткі і сотні тысяч кадраў будучых будаўнікоў. Я ня буду спасылка на аўтары, але павінен сказаць, што мне прыходзілася спаткацца з такою літаратурай, якую з поўным правам можна называць не-нараўняючай ці ідэалістычна-буржуазнай тэорыяй. І на гэтай літаратуры як у пэрыядах сельска-гаспадарчай эканомікі і аграрнай палітыкі, так і ў грамадзка-прававых і эканамічных дысцыплінах выхоўваюцца дзясяткі і нават сотні тысяч маладых людзей.

Так што пытаньне аб пашырэньні кадраў спэцыялістаў, якіх нам не хавае, пытаньне аб выхаваньні іх гэта талсма цяжкае пытаньне. І таму гавару гэта на вашым зьездзе, што на вас ляжыць задача ня толькі прымаць актыўныя практычныя ўдзел у будаўніцтве народнай гаспадаркі, але і імкнуцца да таго, каб падрыхтаваць сабе памочнікаў, хоць я ведаю, што шмат хто з вас не працуе ў педагагічнай галіне. Кожны

Працэс шахцінцаў і спэцыялістыя

Мне хочацца спыніцца яшчэ на адным пытаньні, якое сёння зьяўляецца галоўнай думкай у колах спэцыялістаў, гэта пытаньне аб шахцінскім аддзяленьні. Я хачу спыніцца на гэтым пытаньні ня толькі таму, што гэта «ў модзе», а і таму, што мне самому ў гутарцы з пэрыядамі спэцыялістамі, нават з вельмі сумленнымі, якіх я ведаю ўжо дзесяці год, якіх мы верым амаль на 100 проц., прышлося чуць няправільныя разважаньні. Некаторыя спэцыялісты ў прыватнай гутарцы пытаюцца ў мяне: «ці ня выдуманая ўся гэта шахцінская справа, ці ня выдуманая яе, каб каго-небудзь зайтрытаваць?» Некаторыя разважаюць нават, што тыя інжынэры, якія былі арыштаваны ў сувязі з гэтым зачыньствам, нібы зусім не вінаваты, што там больш вінаваты кіраўнікі, камуністы, усе тыя гаспадарчыя працаўнікі, што там працавалі.

Я вельмі ўдзячны за такую адкрытую пастаноўку пытаньня, бо гэта, як кажучы, чыста сардэчная пастаноўка.

На гэтым пытаньні я магу даць толькі адзін адказ, што такія разважаньні зусім няправільныя. Аўбікаваны акт абвінавачаньня на Шахцінскай справе ясна сьведчыць аб тым, што тут справа больш сур'ёзная, чым толькі адзін прамых і ядбайнасць таго ці іншага кіруючага працаўніка. З тых матэрыялаў, якія паказаны суду аб шахцінскай контр-рэвалюцыі, відаць, што тут працавалі вельмі значныя рука, кіруючы

Нашы чарговыя задачы

нават і з-за межаў, што былія гаспадары шахтаў, якіх рэвалюцыя выгнала з Савецкага Саюзу, прымалі актыўны ўдзел у шахцінскім шкодніцтве, і што многія спэцыялісты, што цяпер прадсталі перад судом, верна служылі сваім капіталістычным гаспадаром, атрымліваючы ад іх рэгулярна ў некалькі раз большыя сумы, чым тыя спэцыялісты стаялі, якія мы паставілі ім; усе гэтыя спэцыялісты систематычна на працягу некалькіх год працавалі над тым, каб падарваць падставы важнейшага гаспадарчага раёну.

Я многа аб гэтым гаварыць ня буду, досыць прачытаць матэрыялы аб гэтай справе, якія надрукаваны ў газэтах, каб уявіць сабе, што тут ня можа і ў думках стаць пытаньне, нібы ўся гэта справа надумана. Мы тут сустрачамся з досыць адвольнай, вельмі шкоднай шырокай арганізацыяй контр-рэвалюцыянераў.

Тут паўстае пытаньне: чаму гэта некалькі гадоў усё было ціха, і толькі цяпер раптам ускрылася ўся гэта шкодніцкая праца, і савецкая ўлада так многа шуміць пра гэта? Ці ня ёсьць гэта перамена лініі савецкай улады ў адносінах да спэцыялістаў—пытаньне некаторыя.

Я павінен адзначыць, што ні аб якой перамене лініі партыі і ўраду адносна спэцыялістаў няма і ня можа быць размовы. Ніхто аб гэтым ня думае і ня будзе думаць. Аб пераглядзе нашай прынцыповай лініі ня ніякіх размоў.

у Шахцінскай справе мы маем звычайную контр-рэвалюцыйную спробу досыць буйнога маштабу, па якой савецкая ўлада б'е і будзе б'ць, як раней была на Урангелю, Дзянікі і інш. як была ўсімі контр-рэвалюцыйны вылаз і ўсюкую спробу скарыстаць давер'е савецкай улады на шлоду нам. У такіх выпадках мы заўсёды абрушваліся і будзем абрушвацца моцнай пралетарскай рукою, да якой-бы сацыяльнай праслойкі гэты контр-рэвалюцыянер ні належаў.

Трэцяя задача: мне здаецца, што ўсю сваю ўвагу спэцыялістыя Беларусі павінны накіраваць на замацаваньне аграмадзанага сэктару народнай гаспадаркі. І тут асабліва галоўнае значэньне мае сельска-гаспадарчы дзе гэтая справа замацаваньня і пашырэння аграмадзанага сэктару можа прайсці пры больш дзяжкіх умовах, з больш павольным тэмпам, чым, скажам, у прамысловасці. Тут, на вількі жаць, мы бачым, што ў нашых навуковых і навуцальных установах, асабліва ў навуцальных установах, мала адводзіцца месца і мала зьяўляецца ўвагі на тое, як студэнты вучыцца таму, каб амацаваць аграмадзанага сэктару індустрыялізацыі. Можна некаторыя паскардзіцца за гэта, але мы павінны сказаць тое, што ёсьць. Мы лічым, у нашых навуцальных праграмах нашых ВНУ «вітаем» больш на шляху так зван. «грамадзкай аграмадзі», але над гэтай зусім біагрэшной фармулай, нават сучаснай фармулай, аграмадзіна думка напружваецца выключна на аб'ектаваньне толькі аднаасобных гаспадарак, а не на калектыўнае сельскае гаспадарства, якое ёсьць існае разьвіццё.

У заключаньне майі прамовы я хачу-бы напамінаць некаторыя канкрэтыя задачы, якія стаяць перад вашым зьездом:

Першае, што я лічу патрэбным падкрэсьліць перад вамі,—гэта тое, што ваш зьезд павінен яшчэ больш і мацней агуртаваць усе сілы спэцыялістаў на Беларусі, каб яшчэ больш актыўна працаваць над разьвіцьцём нашай краіны, над адраджэньнем Беларусі, над падняцьцем культуры і тэхнічнага ўзроўню нашай народнай гаспадаркі.

Другая задача: зьезд павінен даць лёзунг (і яго треба будзе ажыццявіць), каб усе дасягненьні навуковай думкі, якія выяўляюцца нашымі спэцыялістамі, адразу становіліся маемасьцю шырокіх мас працоўных. І разам з гэтым треба так паставіць пытаньне, каб адначасова з выдзіленьнем навуковай думкі скарыстаць тое вылізнае дасьведчаньне пралетарыяту ўсяго СССР і БССР, якое на нас пралетарыят ніводнай буржуазнай краіны, дасьведчаньне практычнага будаўніцтва. Лёзунг—аб'яднаньне навукі з працаю—цяпер ня можа стаць у абстрактнай форме. Цяпер пытаньне павінна стаць так, што ўсё наша навуковая думка, якая выяўляецца на гэтай ці іншай канкрэтнай справе, павінна стаць прыналежнасьцю шырокіх мас.

Трэцяя задача: мне здаецца, што ўсю сваю ўвагу спэцыялістыя Беларусі павінны накіраваць на замацаваньне аграмадзанага сэктару народнай гаспадаркі. І тут асабліва галоўнае значэньне мае сельска-гаспадарчы дзе гэтая справа замацаваньня і пашырэння аграмадзанага сэктару можа прайсці пры больш дзяжкіх умовах, з больш павольным тэмпам, чым, скажам, у прамысловасці. Тут, на вількі жаць, мы бачым, што ў нашых навуковых і навуцальных установах, асабліва ў навуцальных установах, мала адводзіцца месца і мала зьяўляецца ўвагі на тое, як студэнты вучыцца таму, каб амацаваць аграмадзанага сэктару індустрыялізацыі. Можна некаторыя паскардзіцца за гэта, але мы павінны сказаць тое, што ёсьць. Мы лічым, у нашых навуцальных праграмах нашых ВНУ «вітаем» больш на шляху так зван. «грамадзкай аграмадзі», але над гэтай зусім біагрэшной фармулай, нават сучаснай фармулай, аграмадзіна думка напружваецца выключна на аб'ектаваньне толькі аднаасобных гаспадарак, а не на калектыўнае сельскае гаспадарства, якое ёсьць існае разьвіццё.

ка ў гэтым пытаньні, якая ўзята пашай партыяй і Уладай на калектыўна-сельскай гаспадаркі, павінна адбывацца ўперад са ўсё ў нашых вышэйшых навуцальных установах, каб студэнт мог гэта адчуваць у сваёй штодзённай тэарэтычнай навуковай працы. Тут гэтае пытаньне ў нас крыху слабейкае. Таму я лічу, што пытаньне аб пабудове гадавых навуцальных плянаў нашых спэцыялістаў вышэйшых навуцальных устаноў цалкам датычыць і да спэцыялістаў, да прафэсараў, да вучацца зьезду.

Чацьвертая задача: ваш зьезд павінен даць лёзунг ачысткі сваіх радоў, радоў сумленна і шыра працоўных на фронце сацыялістычнага будаўніцтва, ад прымавалікаў, якія моцна гудуць быць і якія могуць шкодзіць нашай працы.

Пятая задача: мне здаецца, што треба пашырыць работу па вывучэньні вытворчых сіл нашай Беларусі, па вывучэньні яе энэргетычных рэсурсаў, якія заложаны ў нашай краіне. Наша Беларусь амаль што горш, чым усякая іншая краіна бы-лое царскае Расіі, вывучана ў гэтых адносінах. У нас зусім мала вывучаны нашы ўласныя энэргетычныя рэсурсы. Нам цяпер вельмі цяжка будаваць новую прамысловасць і нават паднімаць сельскую гаспадарку. Бо ў нас мала навуковых дасягненьняў, якіх-б далі малюнак аб тым, што ў нас ёсьць, якіх ў нас першаспэцыялісты. Мы будзем нашы праграмы, трацім сродкі, складем наптысы, але, калі мы хочам скласці пэўныя перспектывы ў прамысловым будаўніцтве або ў сельска-гаспадарчым, то вельмі часта адчуваецца, што ў нас не хатае навукова-распаданых матэрыялаў, каб утрымаць усе нашы пляны. Дзеля гэтага задача вывучэньня ўласных вытворчых сіл і энэргетычных рэсурсаў у Беларусі талсма зьяўляецца першачарговай задачай для нашага зьезду.

Я ўдзіўлен у тым, што практыя ўрады, якія мы ўжо маем, працы нашай свопкі і ўсіх спэцыялістаў Беларусі гаворыць аб тым, што мы стамі на правільным шляху, што мы ўжо шмат чаго пасыелі зрабіць у нашым будаўніцтве і што далей мы пойдзем яшчэ больш інапакімі крокамі ў будаўніцтве сацыялізму ў нашай краіне. Я ўдзіўлен у тым, што ў гэтым шляху, на якім мы становімося гэтага шляху, большасць інжынэра-тэхнічных сіл, ніякі класны вораг унутры нашай краіны і ніякі замежны капіталізм ня зможа нас адхінуць. Я ўдзіўлен, што і ў далейшым будаўніцтве наша прамысловасць будзе разьвівацца і будзе перамацаваць буржуазна-капіталістычныя формы.

НЯ ПУШЧАЙЦЕ ПЫЛ У ВОЧЫ

ЯК СКАРАЧАЮЦА ВЫДАТКІ У НАРКАМПРАЦЫ БССР? 13 ПРАЦАЎНІКОЎ ЗАМЕСТ 2-Х, ЗАЦЬВЕРДЖАНЫХ ПА КАШТАРЫСЕ. — ЗАМЕЖНЫ „ЛЮКСАМЭТР“ СЯРОД АРХІЎНЫХ ПАПЕР. — КАШТОЎНЫ МУЗЭЙ ПІД ЗАМКОМ. — ШКОДНЫ ВЕДАМСТВЕ-

нашым гаворым сёння аб влі-

...формы, на якім мы стамілі галоўнага ворага—капіталізму за межамі дзяржаў, які ўсё яшчэ хоча скарыставаць наасобных контр-рэвалюцыянераў з тых, што, скараціўшы свой твар, всталіся ўнутры Савецкага Саюзу; ён скарыставае іх, як сваіх аэнтаў, і праз іх хоча ўварваць асноўны нашата гаспадарчата будаўніцтва.

...часта не адвадае нашым задачам Але мне хочацца сказаць, што падрыхтоўка кваліфікаваных працаўнікоў з маладых нашых кадраў гэта—таксама палётка задача, нялёгка таму, што мы ставім перад нашымі спецыялістамі, перад нашымі новымі кадрамі вучоных людзей,

НЫ ПАТРЫЯТЫЗМ ЯЧЭЙКІ КП(б)Б І ЭКАНОМНАРАДЫ

Паводле матар'ялаў Дзяржфінкантролю

У сучасны момант Дзяржфінкантроль закончыў рэвізію абсягаваньня фінансава-гаспадарчата становішча НКПРады БССР за 1927-28 год.

Матар'ялы рэвізіі паказваюць, што НКП ня выканаў паставоны партыі і савецкага ўраду аб 20 проц. зьніжэньні выдаткаў. Фактычна зьніжэньне дасягнута толькі ў сярэднім да 9 проц., а па некаторых выдатках нават павялічана. Так, напрыклад, НКП за 1-е паўгоддзе 1927-28 г. выдаткаваў на паштова-тэлеграфныя патрэбы на 25 проц. больш, чым у мінулым годзе, на бляны і кнігі—на 35 проц. больш і г. д. Калі пры гэтым яшчэ прыняць пад увагу, што за 1-е паўгоддзе НКПРады скарыстаў больш 60 проц. гадовага каштарысу, дык фактычны процант зьніжэньня будзе ня больш 2-3 проц.

Тлумачыцца гэта зьвішча радам недахопаў у гаспадарчым жыцьці НКП, якія прыводзяць да значных лішкавых выдаткаў і іншых недарэчнасьцяў.

Гаспадарка НКП раздроблена на тры наасобныя часткі: цэнтральны апарат, галоўсацстрах, аддзел працэлектываў; кожная з гэтых частак мае сваіх сакратароў, дзелаводаў, наасобна закупляе канцылярскія прылады, наасобна выплачвае заробатак, вядзе розныя сьстэмы рэгістрацыі папер і г. д. Напрыклад, у НКП аказваецца 5 сакратароў, 3 дзелаводы, 5 машыністаў (замест 2 зацьверджаных на каштарысе), 3 бухгалтары (замест аднаго) і г. д. Між тым, базуючыся, усе гэтыя наасобныя часткі можна было-б у частцы гаспадарчата абслугоўваньня аб'яднаць у адну гаспадарчую адзінку пры ўмове захаваньня поўнай апэрацыйнай самастойнасьці, што дало-б значную эканомію тым больш, што фактычна штат усіх трох частак тэрытарыяльна паміж сабой памешан і абодва дзелаводы, якія вядуць розныя сьстэмы рэгістрацыі папер, паштова-тэлеграфныя апараты і інш.

Добрая прыпавоў, пл. (Чырвоная Бярэзіна), Нова-Барысаў)

Рабочы набіваўшага доху т. Савіца працуе накатчыкам ужо больш 15 год. Работы гэта вельмі цяжкая. Кожны варштат мае 40 рам, а набіваць трэба 25 варштатаў. Думалі аб тым, як палегчыць працу рабочых у гэтым доху. І вось т. Савіцін быў высунуты прапанова аб тым, каб набіваць машыну якая мае аверот двух вубоў, паўарабінна 5-ці вубовую, што вняанна палогчыла-б працу. Нам механік чамусьці сказаў, што нічога з гэтага не выйдзе. А між тым вытворчая камісія прапанову рабочага прыняла, машыны перавароблены з двухвубовых на пяцівубовыя—і ўсё гэта дае добрыя вынікі. І нават запявавая рама мае менш шуму.

Дык вось, калі ажыццяўляць гэтага ўдасканаленьня рабочага Савіцкага доху тармавілася раней механікам, дык дыпер заводкіраўніцтва тармавіць вырашэньне патаўняць аб выдчы іму прэміі. Чаму?

...дзяць адні калі другога. Таксама маюцца лішканы выдаткі і на камандыроўках. Кожны ў інспектароў НКП, выязджаючы ў акругу, праводзіць працу толькі на сваёй газіне, у выніку мы маем рад фактаў, калі ў адні і той-жа час выязджаюць у адну акругу па 2-3 інспектары, а ў Маскву, нават у снежні 1927 г. выязджалі 4 супрацоўнікі. На розных зьездах камандыроўка замест аднаго—на два-тры працаўнікі, у выніку мы маем, па камандыроўках, замест зьніжэньня на 20 проц., толькі 8 проц.

Бляны і кнігі аказваюцца адміністрацый НКП без удзелу эканомкамісіі, і цэлы рад наасобных форм дагатуль ляжыць у складу НКП без належнага скарыстаньня. Ёсьць яшчэ рад наасобных дробных выдаткаў, якія ня былі па сутнасьці патрэбны. Закуплена дыяграма з рознымі малюнкамі за 15 руб., стандарт—60 руб. і г. д. Вельмі цяжым зьяўляецца наступны факт: у часе правядзеньня рэвізіі ў шафе бухгалтэрыі сярод дакумантаў быў знойдзены замежны тэхнічны апарат, аб назьве і прызначэньні якога нават ніхто ў першы час ня мог даць даведкі. Як пасля высьвятлілася, гэты апарат зьяўляецца «Люксаметра», падта патрэбным для лібараторыі прамысловай гігіены, ён быў атрыманы з Нямеччыны за 337 руб. яшчэ 16-ці, аб прыёмцы яго быў складзены акт з трыма подпісамі адказных асоб, усё як належыць, па законе. Але-ж, на жаль, ніхто з членаў камісіі, прыняўшых апарат, не прасачыў за яго скарыстаньнем, ці за перадачай яго ў лібараторыю для вывучэньня. У выніку, патрэбны каштоўны апарат, атрыманы па ліцэнзійным дазволе, праліжаў без усякага скарыстаньня ў шафе бухгалтэрыі больш трох месяцаў.

Ёсьць яшчэ пры НКП музей працы. Вельмі каштоўная навуковая ўстанова. Але-ж, на жаль, установа заўсёды зачынена на замку і нават нікому не вядома, калі туды можна пакасаці. Фактычна, каб агледзець музей, неабходна зьявіцца ў НКП, знайсці там на месцы старэйшага санітэктара т. Дыхіра і тады ўжо агледзець музей. Колькі прайшло за апошні час працоўных праз музей—невядома, бо падліку такога не вядзецца, але-ж на прыблізных разрахунках самога т. Дыхіра працоўных «масы» азначаюцца ў ліку 5 асоб у дзень.

Вельмі характэрным зьяўляюцца адносіны некаторых грамадзкіх органаў да рэвізіі Дзяржфінкантролю. Да гэтага часу ў ячэйцы КП(б)Б рабілася справядача аб зьніжэньні, дзе было паказана, што ёсьць зьніжэньне выдаткаў на 20,6 проц. (якраз па дырэктывах), зараз некаторыя таварышы з вылікай не-

...хвотай згаджаюцца з процэнтам, устаноўленым Дзяржфінкантролем у ліку 9. Спрэчка адносна процэнтаў цягнулася на пасіджэньні эканомкамісіі некалькі гады, адні адказны працаўнік камуністы выступіў з прамовай, што лепш за ўсё наогух у матар'ялах процэнтаў не паказваць, а сказаць проста так: «дырэктыва яшчэ далком ня выканана». Супроць гэтага процэнта, а таксама супроць некаторых канкрэтных прапановаў, як па камандыроўках і інш., выступіў і сакратар парт'ячэйкі. У выніку ўсіх спрэчак эканомкамісія, прыняўшы пад увагу, што па штатах на 1927-28 г. маюцца толькі тры штатныя адзінкі, прыняла процант зьніжэньня ў 15,5. Між тым гэта зьяўляецца асравай памылкай і ня мае пад сабой ніякага грунту, бо калі прыняць пад увагу новыя адзінкі гэтага году, дык трэба заўважваць і асабіваць мінулага году і, падругое, гэта няправільна ўжо таму, што фонд заробку ў мінулым годзе быў на меншы фонд гэтага году, а значна большы.

Па пытаньні аб'яднаньня ўсіх частак у адну гаспадарчую адзінку, ня глядзячы нават на адсутнасьць прэчачнаў супроць гэтаў прапановы, эканомкамісія таксама не адважвалася прыняць рашучую прапанову і знайшла патрэбны перадаць гэта пытаньне яшчэ на дадатковае вывучэньне.

Зусім ясна, што такі «патрыятызм» за сваю ўстанову і «ведамства» далёка не адпавядае апошнім дырэктывам партыі аб удзеле партыйных і прафэсійных арганізацый у справе рэарганізацыі савецкага апарату і зьніжэньня выдаткаў. Аб гэтым неабходна рашуча напаміць некаторым таварышам з Наркампрады, бо пры такім тэмпе і метадах мы ні ў якім разе ня выканаем ускладзены на нас задач зьніжэньня выдаткаў.

Л. Градзянскі.

Па ўласных законах

Старшыня с.-г. таварыства ў Калінкавічах (Мазырскае акругі) умоўіўся з рабочымі-будаўнікамі лабудаваць краму за 800 р. Але, калі прайшло падпісаць дагавор, старшыня таварыства т. Гурло пачаў гаварыць аб тым, што ён наадта многа даў, што ён ня ўлічыў сацыяльнай страхуўкі. «Калі-ж вы хочаце працаваць,—скачыў т. Гурло сваю прамову,—тады вы самі плацеце ў страхкасу, або згаджайцеся пабудаваць краму за 700 руб.»

Рабочыя згадзіліся лепш прадаваць за 700 р., абм не парушыць закон. Але рабочыя пытаюць—ці правільна наступіў старшыня таварыства, прапануючы рабочым самім плаціць страхуўку?

...на іхнім стаіць большасьць інжынерна-тэхнічных сіл, ніякі класны вораг унутры нашай краіны і ніякі замежны капіталізм ня зможа нас сьліхнуць. Я ўпэўнен, што і ў далейшым мы будзем таксама паспяхова працаваць над тым, каб наша сацыялістычная гаспадарка сапраўды перагнала гаспадарку капіталістычнага сьвету. (Бурныя воплескі).

Па Савецкай Беларусі

Хворыя зьявішчы на гуце „Ноўка“

ВІЦЕБСК. На гуце „Ноўка“ выкрыты хворыя зьявішчы: п'янства, хуліганства, світэжытвы, якія мена месьца сярод рабочай моладзі і камсамольцаў. Многія камсамольцы дэна адносіліся да сваёй працы, напрыклад, ня наймаў замест сябе каго-небудзь працаваць, а самі гулялі па некалькі дзён. Сярод моладзі не праводзілася ніякай культуры, у выніку чаго значнае месца ў жыццё моладзі займала п'янства, хуліганства, лаяны.

Яшчэ да гэтага часу шмат хто з камсамольцаў не разумее значэньня нацыялітыкі. Вось чаму сярод часткі рабочых і камсамольцаў маюцца настроі антысэмітызму, а кіраўнікі парткалектыву на гэта не звярталі належнае ўвагі.

Няма дэсмых узамованасьці паміж кваліфікаванай моладзьдзю і чорнарабочымі. Рабочы можаць ухіляцца тасам ад сьлізскай моладзі.

Бюро Віцебскага Акружкома ЛКСМБ, дзе разглядалася справа аб адначасных зьявішчах на заводзе, паставіла зьніць з працы сакратара інтэлігенту Філіпава за несправядлівае дывердаў лініі, якія заключылі са складу членаў бюро калектыву Ісакавіча, а таксама выключылі з радыў камсаколу камсамольца Літскага за п'янства, хуліганства і антысэмітызм.

Прапанавана райкому ЛКСМБ паслаць на гуту „Ноўка“ свайго асноўнага працаўніка для зьявішчы хворых зьявішч сярод моладзі.

Тэрміновая дапамога сялянству ў перасеве БАБРУЙСКІ АВК ВЫДАЎ 25.000 РУБ.—ЗАБРАНЯВАНА НАСЕНЬНЕ

БАБРУЙСК. (Уласны нар.). З прычыны халоднай і казжлівай вясны на Бабруйшчыне ў некаторых мясцох згніўлі пашыя яравых культур. Акружковы выкаваўшы камітат прыняў мору да тэрміновай дапамогі сялянству ў арганізацыі перасеву. Забрававана для выдчы настрадаўшым сялянам 3000 пудоў вікі, 2700 пудоў ільну і 500 пудоў ячменю. Прапанавана загатоўку органам рашуча ўзмацніць загатоўку насеньня яравых культур (вікі, грэчкі і інш.), якія яшчэ

можна сеяць. Даручана акресельбанку пазыч скарыстаць на мэты перасеву граматы вясновай пасевунай кампаніі, а ў тых таварыствах, дзе лям скарыстанна, зарэз-жа выдкельці з сваіх сродкаў адпаведныя сумы. З сум мясцовага бюджэту ўжо адлучана 25.000 руб. для аказаньня дапамогі сялянству ў арганізацыі перасеву. Прэзідум АВК зьявіўся з просьбай у Віцебскі банк аб тэрміновым надкуску крэдыту ў 30.000 р. для гэтай мэты.

Камітэт без старшыні

У Кляніцкім селькамітэце ўзасмадапамогі (Смалыцкі раён) старшыня Касцюковіч, абраны агульным скодам сялян, рашуча адмовіўся прымаць справы селькамітэту. Дзякуючы гэтаму, Кляніцкі сель-

камітэт калі двух месяцаў прадуе без старшыні У выніку—частковы зрыў вясновае пасевунае кампаніі. Недапамагло нават і тое, што Касцюковіча «прабралі» ў пасьдёнгазэце.

У лягерах „Большавік“

Бабруйск, (улас. нар.). У надзёлю 10-га чэрвеня адбылося ўрачыстае адкрыцьцё лягераў „Большавік“.

На ітчасьце выдўся дэплы сонечны дзень пасля дажджлівага надвор'я.

У пачатку 10 гадзіны параходы напаўняюцца рабочымі і адыходзяць па Бярэзіне ў напрамку да лягераў. У гэты-ж час камсамольцы па пачайнай дароге накіравалася пехатою ў 12-верстынах наход да лягераў.

Восі лягер. Сваіх гасьцей сустракаюць выстраены ў шэрагі чырвонаармейскія часткі. Параход яшчэ не пасьнеў падыйсці да берагу, як загрымела «ура», зайграла музыка. Над галавамі чырвонаармейцаў закружыліся іх шапкі. Госьці з чырвонаармейцамі накі-

роўваюцца да белых палатак. Грамадскія арганізацыі абходзяць палаткі, знаёмяцца з бытам і жыцьцём Чырвонай арміі.

А вось і кампалітсклад корпусу, прыехаў. Абіраецца прэзідум урачыстага пасаджэньня і пачынаюцца мітынгі.

Выступалі з прывітаньнямі прадастаўнікі партыі, улады, прафсаюзаў.

Пасля мітыngu госьці размыліся па чырвонаармейскіх сугаварыскіх частках на абед.

Доўга цягнулася сьвятая. Было наладжана шырокае гуляньне, а 2-скі полк наладзіў ініцыятыўку паказальнае бойкі і розныя віды спаборніцтваў.

Повна ўвечары рабочыя пакінулі лягер „Большавік“.

АДПУСКНІКІ!

Вам будзе пасылацца газ. „Зьвязда“ па месцы з аходжаньня ў водпуску БЕЗ АСОБНАЙ ДАПЛАТЫ.

ПА СПРАВАХ ПАПІСКІ І АБВЕСТАК ЗВАНЕЦЕ 7-81

Ліквідацыя арганізацыі кантрабандыстых у БССР

Шайка апэравала 6 год; раз была разгромлена

ДА СПРАВЫ ПРЫЦЯГВАЕЦА 14 ЧАЛАВЕК

ДПУ Беларусі ліквідавала арганізацыю кантрабандыстых, якая апэравала ў Менскай і Віцебскай акругах на працягу шасці гадоў. Члены гэтай арганізацыі сістэматычна нелегальна пераходзілі савецка-польскую дзяржаўную мяжу, дастаўляючы кантрабандныя тавары ў СССР.

Сваю злачынную дзейнасць арганізацыя пачала яшчэ ў 1922 г. Грунтоўнаму разгрому гэтай арганізацыі падпала ў 1925 і ў пачатку 1926 году. Тады супрацоўнікамі Віцебскай ДПУ быў, у звязку з затрыманнем у раёне мястэчка Чашнікі, Віцебскай акругі, кантрабанды, арыштаваны рад асоб, якія стварылі ў Халопеніцкім раёне, Менскай акругі, шайку кантрабандыстых.

У 1926 годзе па гэтай справе было прыцягнута да адказнасці і выслена за межы БССР 19 чалавек. Аднак, поўнасьцю ліквідаваць гэтую арганізацыю кантрабандыстых тады не ўдалося з прычыны яе масавасці, а таксама таму, што частцы яе членаў удалося ўхіліцца ад следства, хаваючыся на куладні хутарох.

Поўнаму разгрому і канчатковай ліквідацыі арганізацыі падпала параўнаўча нядаўна, пасля таго, як нашымі пагранічнікамі былі ў студзені 1928 г. затрыманы на савецка-польскай мяжы некалькі членаў гэтай арганізацыі кантрабандыстых, прызвароце іх з Польшчы з кантрабанды.

Праведзенае следства выявіла, што пасля разгрому арганізацыі ў 1926 годзе, актыўныя члены яе, якія пахаваліся, Сталарчук Антон, Градзюшка Павал, Ярош Цімох і інш., праз нейкі час зноў прыступілі да аднаўлення сваёй злачыннай арганізацыі, уцягваючы ў яе рады новых членаў.

Галоўнымі кіраўнікамі кантрабандысцкай шайкі сталі Ярош і Сталарчук. У арганізацыю ў якасці актыўных «працаўнікоў» імі ўцягваюцца мясцовыя кулакі. Да «працы» прыцягваюцца таксама і беднякі, якія скарыстоўваюцца ў

якасці пераносчыкаў кантрабандных тавараў, так званых «вярблюдаў».

З'арганізаваўшыся зноў, арганізацыя наладжвае старыя сувязі з Польшчай і пачынае пасылаць туды сваіх членаў за таварам. Члены арганізацыі нелегальна пераходзяць савецка-польскую мяжу і назад, кожны раз пераносячы кантрабанду. Дасканала ведаючы ўсе шляхі і дарожкі, адноўленай арганізацыі ўдаецца паправаць яшчэ каля году.

Фінансава і рэалізаваў кантрабанду, якую прывозілі з Польшчы (пераважна сахары), шыхар мястэчка Красналукі, Менскай акругі, В. Ліўшыц. У гэтым мястэчку фактычна знаходзіўся штаб кантрабандысцкага гнязда.

У адноўленую арганізацыю ўваходзіла 14 чалавек. Усе яны былі затрыманы, за выключэннем Ліўшыца, якому ўдалося ўцячы.

Зараз следства па гэтай справе закончана. Справу будзе разглядаць Менскі акруговы суд.



Практычныя заняткі па ваянізацыі ў Менску

Дысцыпліна пахавана

Замест 1000 чалавек з'явілася 43

Менскі акр. Савет Асаавіяхіму па 10-га чэрвеня вызначыў «нядзельнік» для папраўкі шлошчы аэрадрому, якая была зруйнавана пародам у дзень першага мая.

Ішчэ напярэдадні цэлы дзень званіў тэлефон на ўсе прадпрыемствы і ва ўсе ўстановы, паведамляючы аб гадзіне і месцы збору. Складаліся спісы і члены Асаавіяхіму ўласнаю рукою ў парадку працоўнае дысцыпліны давалі абавязак—абавязкова прыйсці. Але... толькі давалі...

У назначаны дзень зранку каля дому Чырвонай арміі ўжо чакалі парадны вайсковага абору з рыдлёўкамі, вясёлкамі, бочкамі для вады і інш. Паводле разліку павінна было сабрацца каля 1000 чалавек.

Першымі і без спазнення прышлі наркам'юстаўцы ў колькасці 23 чалавек, а за імі пяць друкароў з «Звязды». Праз хвіліну ўвесь камсклад на чале а

«маміны сыны і дачушы» сталі пакадаваць рады «пахоты» і ўзбірацца на воз, каб ехаць, а ня ісьці.

Вось і аэрадром. Падічылі мы свае сілы, як той Майсей у пустыцы Хаанаанскай,— і было нас усіх 43 чалавекі.

Зразумела, што в такою колькасцю народу выраўняць плошчу шматдзясятнага аэрадрому нельга было. Насілі з вазоў нават і ня здымаліся. А калі да гэтага дадаць, што некаторыя, асабліва з пад'яжджушых, і за рыдлёўкі браліся з асыярожнасцю, каб не намазольць рук, дык маюнак з натуры больш фарбы не патрабуе.

Адно толькі хочацца сказаць: Брыдка і сорамна, таварышы асаавіяхімаўцы!

Менскі Асаавіяхім ідзе па поўнага распаду.

Леў.

«СПОРТ»



Займаюцца і старыя рабочыя

Зімою рабочыя заводу «Пралета-ры» спортам цікавіліся мала.

Наступіла лета. Пытаньне аб спорце насыпела ня толькі для моладзі, ня толькі для камсамольцаў, але і для дарослых рабочых як партыйцаў, так і беспартыйных.

— Хочацца чым-небудзь заняцца, каб і весела было, і аэрава.

І вось партыйная і камсамольская ячэйкі ўзяліся за работу.

Пастапоўнае было перш на ўсе зрабіць пляцоўку для спорту і розных гульняў. Але як-жа зрабіць, калі?..

— Таварышы, даеш суботнік! Усе возьмема, і за паўдня зробім.

У першую-ж суботу, праз 3 гадзіны пасля канца работы, пляцоўка была гатова. Усе камсамольцы, партыйцы і некаторыя беспартыйныя рабочыя бралі ўдзел у суботніку.

Спарцемены знайшліся. На пляцоўцы з ахвотай развіваюць свае мускулы рабочыя ў вольны час. М.

Спаборніцтвы ў Гомелі

Фізікультура ў Гомелі набывае шырокі размах. Зараз савет фізікультуры мае на вучоце на футболе звыш 10 каманд: 2 чыгуначныя, 2 каманды Чырвонага стадыёну, 2—фабрыкі «Везуві», 2—саюзу гарбароў і т. д.

Футбольны сезон ужо пачаўся і можна лічыць, што ўзровень гульні павысіўся ў параўнанні з мінулымі годамі і зараз пры складанні зборных каманд у распараджэнні АСФ ёсць значная колькасць добра гуляючых футбалістаў. Між іншымі камандамі ў апошні час згуляны цэлы рад матчаў, вынікі якіх яшчэ больш паказвае прыблізна аднолькавы ўзровень каманд.

Сёлетня будзе разыграны першынства ў Беларусі па футболе, што зьявіцца падрыхтоўкай да ўдзелу ў міжнароднай спартакіядзе ўвосень. Розыгрыш будзе праведзены на алімпійскай сістэме. Гомельскай зборнай камандзе першым супраціўнікам будзе каманда Мызіра, дзе і адбудзецца матч. У паўфінале (у другім круге) пераможца сустрэчы Гомелю з Мызіром згуляе супраць пераможцы сустрэчы Бабруйска

15.000 новых укладчыкаў у касах ашчаднасці

НА 700.000 РУБ. НОВЫХ УКЛАДАЎ

70 ПРОЦ. УКЛАДЧЫКАЎ У СЕЛЬСЬКІХ МЯСЦОВАСЬЦЯХ

За красавік і май месяцы, у той перыяд, калі ўмоцнена праходзіла рэалізацыя сям'янае пазыкі, калі кампанія па самаабкладанні разгарнулася ва ўсю шырыню—роўналежная ўмоцненая работа кас ашчаднасці дала ўсё-ж не малыя вынікі. Гэта і зразумела, бо ніякія кампаніі ня могуць у якой-небудзь значнай ступені пераахаджаць разгортванню ідэй вьберажэння, укладання вольных сродкаў у касы ашчаднасці. І ў тых акругах, дзе прывільна ўлічылі розніцу паміж уся-

кімі кампаніямі і развіццём ашчаднае справы—там, бязумоўна, вынікі лепшыя.

Усяго за гэтыя два месяцы ўступіла ў касы ашчаднасці Беларусі каля 15.000 новых укладчыкаў, якія ўнеслі 700.000 руб. укладаў.

За гэты перыяд моцны рост укладчыкаў і ўкладаў прайшоў у асноўным у сельскіх мясцовасцях. Так, каля 360.000 руб. новых укладаў і 70 проц. усіх укладчыкаў прыпадае на сельскія мясцовасці. У гэтым прыльве ўкладчыкаў у сельскіх

мясцовасцях у значнай частцы ўдзельнічаюць сям'яне. Апрача таго, в агульнай сумы прыльву ўкладаў на долю юрыдычных укладчыкаў прыпадае ўсяго 220 тысяч рублёў, або 30 проц.

Гэта значыць, што ў асноўным рост ішоў выключна за кошт індывідуальных укладчыкаў—сялян, рабочых і служачых.

Восень авытайна ваўсёды зьяўляецца больш спрыяючым перыядам для росту ўкладаў і ўкладчыкаў у касах ашчаднасці. Аднак, вынікі, атрыманыя за красавік-май гэтага году пры менш спрыяючых акалічнасцях у параўнанні з жніўнем і вераснем мінулага году,—у перыяд правядзення «двухтыднёва ашчаднасці», перавышаюць вынікі асеньнай кампаніі.

Так, напрыклад, жнівень і верасень мінулага году далі прыльў новых укладчыкаў усяго 11.800 чал., а агульны прыльў укладу 350.000 р. г. вн. укладчыкаў менш на 20,0 проц. і ўкладаў менш на 50,0 проц. чым у веснавы перыяд—красавік-май.

Гэта яшчэ раз пацьверджае, што незалежна ад таго званых «наспрыяючых» для развіцця ашчаднае справы ўмоў (правадзімыя кампаніі) рост ашчаднае справы магчымы і павінен быць ўмоцнен. Ні ў якой меры ажыўленьне работы кас ашчаднасці ніякай роўналежна правадзімай кампаніі не пераахаджае.


Патрэбна толькі ўвага і ўвага. Азначэнне нацтадовага існавання кас ашчаднасці прайшло не пры ўрачыстых пасяджэннях, нарадах і абмене думкамі і вшнавальнямі, як гэта выгата бывае, а ў практычнай ўмоцненай рабоце самога ашчаднага апарату.

У развіцці ашчаднае справы за гэты перыяд часу і ў аказанні неабходнага падтрымання ашчаднаму апарату партыйныя, савецкія і прафсаюзныя органы не ва ўсіх акругах прымалі аднолькавы ўдзел. У асноўным ашчадны апарат быў прадастаўлен самоу сабе.

Пры больш пасуўным удзеле ў ажыўленні дзейнасці кас ашчаднасці ў зьвязку з іх юбілеем савецкай грамадзкасці (як гэта мела месца ў кампаніі «двухтыднёва ашчаднасці») — вынікі гэтага перыяду аўсім здавальняючымі і павінны быць аднесены за кошт павышэння актыўнасці самога ашчаднага апарату. Гэта паказвае, што ашчадны апарат БССР значна вырас і ўмацаўся.

Агульны выгад, які юбілейная кампанія яшчэ раз пацьвердзіла: ашчадная справа мае вялікі магчымыя перспектывы для свайго развіцця. Гэта зьяўляецца кожны раз, калі за готу справу актыўна бярыцца як апарат, так і грамадзкасць. Гэта актыўнасць толькі і можа рухаць больш хуткае ўкараненне ідэй кас ашчаднасці ў масы.

БАРТАШЭВІЧ.



«Дом селяніна» у Менску, пабудова янога скончана будзе гэтым летам

«ЗВЯЗДА» ДАПАМАГЛА

Да справы Сукеніка КАСТРУКОВА АДНОЎЛЕНА НА ПРАЦЫ

У сувязі са зьмешчаным у газэце «Звязда» № 110 фэльетонам—«Ганебнае злачынства Сукеніка»—цэнтральнае праўленне саюзу саўгандальска-дальскаслужачых 26-га мая г. г. узбудзіла хадаўніцтва перад Менскім акруговым аддзелам працы скасаваць пастанову РКК міліцыі аб звальненні Каструкова і аднавіць Каструкову на працы з аплатай за прагул.

Адначасова ЦП саюзу даручыла свайму працаўніку расьсьледваць гэтую справу. 1-га чэрвеня г. г. прэзыдыум ЦП саюзу заслухаў інфармацыю аб выніках расьсьледвання і пастанавіў: 1) Абвясціць строгу вымову з папярэджаннем старшыні мясцоваму міліцыі т. Антоніну за грубыя і фармальныя адносіны да членаў саюзу і 2) Канстатаваць, што з боку АТЭ цэнтральнага праўлення была дапушчана надбайнасць да гэтай справы, якая выявілася ў не-

выстарчальным наглядае за ходам усёй гэтай справы.

8-га чэрвеня г. г. бюро нагляду па працоўных справах пры Менакрінспэцыі працы разгледзела хадаўніцтва ЦП саюзу саўгандальска-дальскаслужачых аб скасаванні пастановы РКК міліцыі і пастанавіла:

«Пастанову РКК міліцыі скасаваць з прычыны зноў узнікшых абставін, па якіх відаць, што звальненне адбылося ня з тымі акалічнасцямі, якія паказаны ў пастанове РКК, бо прад'яўлены ёй абвінавачанні ня мелі месца».

У гутарцы з прадстаўніком рэдакцыі «Звязда» інспектар аддзелу працы растлумачыў, што гэтая пастанова азначае аднаўленьне Каструкова на працы з аплатай за прагул. Адміністрацыя міліцыі павінна будзе выканаць гэтую пастанову з атрыманнем адпаведнага паведамлення аддзелу працы.

да пабудова жалезнага збудавання ў 1928-29 г. Калегія вызначана 2.115 аркушаў да выдання на 1928-29 г. з іх: на Беларускай мове—1.615, яўрэйскай—260, польскай—100, латыскай—20, літоўскай—40 і расійскай—80. З вызначаных на беларускай мове аркушаў большасць размеркавана на падручнікі, мастацкую літаратуру, масавую папулярную літаратуру, лінгвістычныя творы і г. д. Калегія таксама зацвердзіла сьпіс падручнікаў на беларускай мове. Калегія прыняццова прызнала патрэбным канцэнтраванне выданняў на яўрэйскай, польскай, літоўскай і латыскай мовах ва ўсесаюзным маштабе. Беларускаму Дзяржаўнаму Выдавецтву даручана ўзгадніць плян выдання яўрэйскай, польскай і латыскай літаратуры з іншымі выдавецтвамі і дагаварыцца аб тым, каб падручнікі БДВ на мовах нацыянальных меншасцяў распаўсюджваліся ў іншых рэспубліках.

на—прыбыліся яшчэ гады... Пастамлі яшчэ гады... А11-ай гадыне лів членаў дасягнуў... 34 чалавек. Да тысячы было дадкавата, але больш чакаць было і позна, і дарэмна... Пастроіліся ў рады і пайшлі пад каманду: раз-два, левай-левай...
— Удзimu настрою не адчуваўся... Дый адчуў яму было ўзніцца, калі і сярод прысутных адразу выявілася частка «далікатных». Не паспелі пад'ехаць фурманкі, як

З новага навучальнага году ва ўсіх вышэйшых навучальных установах, раб-факах і тэхнікумах уведзена курьяль-ная сыстэма для паступаючых. Уставаўляюцца дзве асноўныя курсы—для рабочых і селян. Для кожнай курсы будзе вызначана пэўная колькасць месцаў для прыёму, прычым прыёмны камісіі ня маюць права гэтую колькасць змяняць. Уведзеныя курьяльнай сыстэмай дасць магчымасць урэгуляваць сацыяльным склад студэнцтва і працятарываць вышэйшыя навучальныя ўстановы. Курьяльная сыстэма ў гэтым годзе ўведзена таксама ў РСФСР і УССР.

Поруч з складаннем зборных каманд па футболе неабходна таксама арганізоўваць зборныя каманды як мужчынскія, так і жаночыя па баскетболе, вальейболе, па гарадкох, бо розыгрыш прышынства па гэтых гульнях будзе праводзіцца адначасова з футбольным.

Прэзідыум Дзяржаўнага зацвердзіў праект арганізацыі ў Менску з новага бюджэтнага году дзяржаўнага інстытуту атаматалёгіі і аданталёгіі з аддзяленнямі хірургічным, катэратанічным (іліябаваньне зубоў і іншыя выгяды лячэння) і прагэна-артанэдычным. Інстытут зьявіцца навукова-арганізацыйным цэнтрам Наркам. Аховы Здароўя. Пры ім будуць адкрыты курсы па ўдасканаленні зубных дактароў. На арганізацыю інстытуту адпусцаецца да 15.000 рублёў.

У апошні час нагадаліся амаль што ва ўсіх буйнейшых гарадох БССР значныя чаргі пакуцоў калія крам кааперацыйных арганізацый. Гэтыя зьявішчы нагадаюцца ня толькі пры куплі дэфіцытных тавараў, але таксама і дастатковых тавараў, якія маюцца ў крамах у значнай колькасці (газа, бакалея, мяса). Чаргі, якія вымушаюць працоўных трыць дарэмна пмаг часу нават у адносінах дастатковых тавараў, выклікаюць зусім правільныя наракальні з боку працоўных пакуцоў кааперацый.

Галоўнымі прычынамі чаргі зьяўляецца недастатковае разгортванне крамай сеткі кааперацыйнымі і дзяржаўнымі арганізацыямі, а таксама няправільная арганізацыя працы ў саміх крамах. Парадак выліскі квіткоў, выплата грошай у касу і водпуск тавараў ня зусім адпавядае мэтам належнага абслугоўвання спажыўца.

Наркамгандаль БССР з гэтае прычыны запрапанавалі ўсім інспекцыям Акрагандлю заняцца дасканалым вывучэннем прычын, якія выклікаюць хвасты, і наметыць мерапрыемствы для зьнішчэння гэтых хвастоў і паліпшэння абслугоўвання спажыўца.

У сувязі з гэтай гадавімай Музей Рэвалюцыі БССР пашырае выставачны матар'ял, прывячаны II-му зьезду. Для поспеху выстаўні неабходна максымальна выкарыстаць арыгінальныя гісторыка-рэвалюцыйныя матар'ялы перыяду 1900—1904 гадоў—дакуманты, літаратуру, фатаграфіі і інш.

Музей Рэвалюцыі БССР зьявляецца да ўсіх удзельнікаў рэвалюцыйнага руху, дзеячоў балтавіцкіх арганізацый таго часу, устаноў і прыватных асоб з просьбай прывесці ў Музей Рэвалюцыі гісторыка-рэвалюцыйныя матар'ялы паказаных гадоў, якія ёсць. Матар'ялы трэба адраваць: Менск, вул. Уршніна № 4/а Музею Рэвалюцыі БССР. Прывезены матар'ялы пасля выстаўні могуць быць вернуты.

Музей Рэвалюцыі БССР.

У п'ятніцу, 15 чэрвеня, а 7-й г. ўвеч. адбудзецца агульны зачыненні сход яч. КП(б)В Праўгасу.

— ЛЕТНІ САД ПРАЦ. АСЬВЕТЫ. Сёньня—нічо сьздан «Леон Кутюрэ». Пачатак а 10 г. У выпадку непалагодзі кіно пераенціцца ў Дом Асьветы. Выклікаецца 3-я дружна па-радку.

Адказны рэдактар Я. АСЬМОЎ

Менск, Галоўлітбел № 300.

Менск, Галоўлітбел № 300.

Менск, Галоўлітбел № 300.

Тэатр і кіно

Гастролі ансамбля тэатра ім. М. Г. С. П. С. Патніца, 15 ІЮНЯ, **„МЯТЕЖ“** для членаў прафсаюза. Билеты по коллект. залкам с 11 по 2 ч. в с 4 до 6 час. веч.

ДЗЬВЕ ФІЛЬМЫ за адзін сэзон
1) „ДВА ДНІ“ Грандыёзная фільма ў 7-мі частках
2) „МНИМЫЙ АТОРНЭЙ“ Камедыя ў 6-ці частках

Кіно-тэатр „Культура“
Кіно Выключная фільма „Цырк Памэра“ У галоўнай ролі—вядомы спартсмен-атафт **МАЦЫСТ**

Кіно „Чырвоная Зорка“
Замежная фільма „ГАРПУН“ Драма ў 8 часьцяках

Кіно „ПРАГЕТАРЫ“
2 лепшыя замежныя фільмы за адзін сэзон!
1) „ПАРЫЖ ЗАСНУУ“ Фантастычны кіно-раман ў 6-ці частках
2) „Я ДЭТЭНТЫУ“ Лепшая навіда ў 6-ці часьцяках з удзелам Рычарда ТОЛМЭДНА

ЗАОЧНЫЕ КУРСЫ БУХГАЛТЕРИИ, КАЛЬКУЛЯЦИИ И СТАТИСТИКИ

ПРИ Ц К С Б

Продолжительность курса—8 МЕСЯЦЕВ.
Поступать на курсы можно в любой месяц года.
Принимаются лица с образованием не ниже 4 гр. семилетки.
ОКОНЧИВШИМ КУРСЫ ВЫДАЮТСЯ СВИДЕТЕЛЬСТВА

Плата за первый месяц 5 руб., а за остальное по 4 руб. в месяц
ВНОСИТСЯ В НАЧАЛЕ КАЖДОГО МЕСЯЦА ВПЕРЕД по адресу:
Минск, Вскобанк, тек. счет № 632.

Подробн. условия высылаются за 2 вост.магилечные марал. С запросами обращаться: Минск, Вскобанк, заочным курсам.

НА ЛІПЕНЬ да канца году

АДКРЫТ ПРЫЁМ ПАДПІСКІ НА ГАЗЭТУ

НА ЛІПЕНЬ да канца году

ЗВЯЗДА

(орган ЦК КП(б)Б)

УМОВЫ ПАДПІСКІ

на 1 м-ц — 90 кап. | на 6 м-цаў—5 руб. —
„ 3 „ 2 р. 60 кап. | „ год . . —9 „ 75 к.

Газета „Звезда“ дае сваім падпісчыкам дадаткам часопісь „БЕЛАРУСІ“ за 15 к. на мес. (замест 25 к.)

Канторай газеты „Звезда“ прымаецца падпіска НА ЧАСОПІСЬ „ПОЛЫМЯ“

Падпісная цена: на год—10 руб., на 6 м.—5 р., 3 м.—2 р. 50 к.

ПАДПІСКА ПРЫМАЕЦА:

У МЕНСКУ: галоўнай к-рай газ. „ЗВЯЗДА“ Савоцкая, № 63, 3-ці паверх, тэл. 7-81, штодзённая ад 9-3 гадз., упоўнаважанымі галоўнай канторы і раённыя камітэты газэты.

У ПРАВІНЦЫ: аддзяленьнямі выдавецтва, упоўнаважанымі галоўнай канторы і ўсімі камтэтамі тэлеграфамі кантэрамі.

Кашт публікацыі аб вгубо аднаго дакуманту **50 кап.**

Кашт публікацыі аб скасаванні шлюбу **3 руб.**

ФОТО-ЦЫНКАГРАФІЯ ПРЫМАЕ ЗАКАЗЫ

НА КЛІШЭ

МАСТАЦКАЕ ВЫКАНАНЬНЕ РЫСУНКАУ

3 ЗАКАЗАМІ = ЗВАРОЧВАЦА

ПАРТРЭТЫ, ГРАВЮРЫ, ПЛНЫ, СХЭМЫ, ФАКСІМІЛЕ, ЭТЫКЭТЫ, ЦЭНЬНІКІ, ВОІЛАДКІ, ВІНЬЕТКІ, РЭКЛАМНЫЯ ПЛЯКАТЫ І ІНШЫЯ МАСТАЦКІЯ РАБОТЫ.

„ЗВЯЗДА“ МЕНСК, САВЕЦКАЯ, № 63, 3-ПАВЕРХ.